

Ба 24132

АСТАЦІАЕ СЛОВА
МАСАМ

ЗЫМ. БЯДУЛЯ

ТРЫ
ПАЛЬЦЫ

1488 р.

мб.

Б

беларускае драматычнае
выканавешчанне
мядведцо



Б 8889

5-99

10220 3256

ЗЬВЯРНЕЦЕ КНІГУ НЕ ПАЗЬНЕЙ
ПАКАЗАНАГА ТУТ ТЭРМІНУ

10220				
10220				
10220				
10220				
10220				

Ба 27132

МАСТАЦКАЕ СЛОВА — МАСАМ

ЗЫМІТРОК БЯДУЛЯ

ТРЫ ПАЛЬЦЫ

АПАВЯДАНЬНІ

1488-Р



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕНІЕ
МЕНСК — 1930

Б 5-49.

ДА 27132

1953-
Бел. ауд.
1994 г.

З Ъ М Е С Т

Стар.

Тры пальцы:

I. Тамаш і яго рэпертуар	3
II. З маленъкай бяды ў вялікую радасць	12
III. Заграй, галган, кракавяк	19
IV. Фальварак падарую, а злодзея знайдзеце	31
V. Шпулька	36
VI. „Злодзей“	45
VII. Яшчэ ня ўсё праапала	52
«Powiedz, gdzie jest twój syn»	60
Белы певень	69
Маді	75
Па абодвух берагох рэчкі	83

25.4.2009

Заказ № 687. 7.000 экз. (2³/₄ арк.) Галоўлітбел № 1680.

Друкарня Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва.

ТРЫ ПАЛЬЦЫ

I. ТАМАШ і ЯГО РЭПЭРТУАР.

Кукавала зязюля.

У паўдзённым сонцы палаў бор.

Хваёвяя пні, жоўтыя і шурпатыя, блішчэлі мядзянікамі кары, выдавалі моцны пах смалы і стаялі анямельмі шэрагамі. Час-ад-часу праплываў па вяршалінах гульлівы шэпт. Лёгкі ветрык, апрануты ў сонца і сьветла-сінє шкло абшараў, зывінеў па зяленых кучмах стромкіх хвоек.

Кукавала зязюля.

Яе голас быў грудны і тлусты. Яна выгуквала хвіліны, нібы жывы гадзіньнік. У кукаваньні тапіліся іншыя гукі: зывінелі жаўранкі над блізкім полем, гудзелі чмялі, камары. Э недалёка гутара раздаваліся і людзкія галасы:

— Та-ма-а-а-аў! Та-ма-а-а-аў!

Паміж пнёў раскідаваліся зычныя водгаласкі бабскага крыку.

Тамаш Лукша, муж гэтай кабеты, сядзеў ля пагорку недалёка ад муравейніка.

Кожны раз, калі раздавалася гукальне жонкі, ён непакоіўся, моршчыў лоб і перабіраў плячыма з таким выглядам, нібы хацеў скінуць з сябе нявідоочны цяжар.

Голос жонкі, звычайна пісклівы і сварлівы, здалёку звініеў басавымі ноткамі і здаваўся паважным і грозным.

У вушох Тамаша аддаваліся толькі «Тамаў»: гук «ш» скрадваўся. І гэтае імя было чужым Тамашу. Некае нязвычнае.

Съмешна было Тамашу. Нібы завудь не яго, а павінен адклікнуцца ён.

— Та-ма-а-аў! — войкалі галасы з розных куткоў бору.

Тамаш прылёг да зямлі, прыціснуўся далонямі да жорсткага моху і прытаяўся, як злодзей.

Ён жыва ўяўляў сабе постадзь жонкі, круглу, як бочка (яна была ў апошнім месяцы цяжарнасці), чырвоны ад злосці твар, вочы выпучаныя, з сінімі гнеўнымі аганькамі, а губы развязяўленыя ў крыку так шырока, ажна відаць процьма роту, агароджаная парканам зубоў.

— Та-ма-а-аў!

Ён — ды ня ён...

З прычыны гэтага нязвычнага імя Тамаш цяпер думаў аб сабе з большай павагай, чым заўсёды.

Ён уздрыгваў.

Камар моцна кусаў яго за шию, але селянін сцяў зубы і не крануў рукой. Другі камар сеў на босую нагу. Тамаш цярпеў. Яму здавалася, што гэта жончын крык кусае яго, смокча кроў.

Сваёй цяперашняй маўклівасцю ён помсьціўся на жонку. Яна кіравала ўсім у хаце. Была вялікім ген-

ралам у спадніцы, а ён, Тамаш, увесь час у загоне
знаходзіўся.

«Яна, мабыць, і цяпер (думаў Тамаш) кліча на ней-
ку работу. Ні за што не паддамся! Няхай накры-
чыца, налопаецца. Тады, нябось, памякчэе, як съпе-
чаная цыбуліна».

Па твары Тамаша лунала дзіцячая гульлівая
ўсьмешка.

Жончын крык ад басавых пераліваў ператварыўся
ў пісклівы вырай слоў, які распыляўся ва ўсе бакі,
дробным макам.

Тут ужо Тамаш чуў поўнае сваё імя з гукам «ш»
у канцы.

У хвалях рознакаляровых лаянак яго імя было га-
лоўнай пэрсонай: то выплывала на ўзверх («каб ногі
твае над зямлёй калыхаліся!»), то нырала на самым
дне («каб ты глыбока, Тамаш, ляжаў на божай па-
сьцелі!»), а то чалёпкалася ў сярэдзіне самай ядранай
ляянкі, заблытвалася ў моцных слаўдох, нібы муха
ў павуціне.

Жонка змоўкла.

Ад усіх яе лаянак на сэрцы Тамаша застаўся толь-
кі лёгкі пылок няпрывязні да жонкі. Яму было крыўд-
на, што яна ў канцы яго імя дадала гэтае штодзеннае
«ш». «Тамаў» было прывабней для яго вуха сваёй
навізною.

На вострых, нібы зацёсаных калох, локцях ён пры-
падняўся з зямлі, перавярнуўся на сыпіну і глядзеў у
неба. Яму паслья лаянак жонкі здавалася, што выку-
паўся ў рэчцы, і цяпер так лёгка-лёгка.

Тамаш пазіраў у неба.

Яно выглядала нізюткім, нібы столь у хаце. Здавалася, што хвоі ўрасьлі вяршалінамі ў нябесны паркаль і выгінаюць яго ў вялізную сіняватую буду.

Тамаш сеў.

Спрытным паляўнічым узмахам рукі ён налаўчыўся забіць на шыі камара, укусы якога толькі цяпер пачуў. У гэтую-ж хвіліну ён забыўся аб жонцы, аб яе крыках і лаянках.

Кукаваньне зязюлі, нібы гукі барабана, зноў запоўнілі ваколіцу.

Тамаш перабіраў пальцамі левай руکі, нібы граў на нявідочным інструманце. Пры гэтым ён падпяваў мэлёдью і адбіваў тант нагою. Уся яго ўвага была звернута на пальцы. Ён узіраўся ў іхны ціхі скок, у нямую пантоміму іхных выкрутасаў з такай пільнасцю, нібы ад пальцаў залежыў яго лёс.

Гэта было ня дзівацтвам, ня дзіцячай забаўкай з боку Тамаша, а сур'ёзным заняткам, важнай працай. Яго лоб пакрыўся расою поту.

Справа ў тым, што Тамаш быў вядомы ва ўсіх вакольных вёсках, як музыка. Ён граў на скрыпцы на сялянскіх вясельлях, на вечарынках, якія, галоўным чынам, адбываліся зімою. Яму дапамагаў тады на бубнах малады дзяцюк Арцём.

«Рэпэртуар» яго быў небагаты: два маршы, тры полькі, кадрыль і вялікі цыкл вясельных песьняў.

Кожны нумар яго «рэпэртуару» меў сваю гісторыю, сваё паходжанье.

Маршы Тамаш перахапіў ад вандроўных музыкаў «варшавякаў». Яны гралі ў маёнтку ў пана, а Тамаш стаяў пад вакном і слухаў. Ён убіраў у сябе гукі маршаў з такім смакам, нібы піў невядомае смачнае пітво. Пры гэтым жмурыў вочы і выабражаяў, што трymае ў руках скрыпку. Пальцамі левай рукі ён перабіраў у паветры, правай—вадзіў нявідочным смычком па нявідочных струнах і тупаў левай нагой, адбіваючы тант сваёй начутнай ігры. Прышоўшы да хаты, Тамаш на-кінуўся на скрыпку, як на нейкую разбойніцу, і давай наігрываць гэтыя маршы. Тут ігра была ўжо на яве. На скрыпцы выходзіла зусім ня тое, што ў «варшавя-каў»—нешта новае, іншае—на Тамашовы лад.

Тры полькі былі падобны адна да аднай, як тры родныя сёстры. Галоўная розніца між іх была тэры-торыяльная, паводле вёсак, у якіх яны выконваліся дзяцюкамі-гарманістымі: Борацкая полька, Малавіц-кая полька і Шурпацінская полька. Гэта калісьці, як відаць па мэлёдыі, была адна полька, засеная па ту-тэйших загонах таксама вандроўным музыкам. Перахопленая з першага маху трymа гарманістымі, полька расчапілася на тры, як тоўстая лучына—на тоненькія. Самы стрыжань гэтых полек быў адзін, але яны разыходзіліся між сабою самабытнымі завітушкамі спа-чатку і ў канцы. Гэта залежала ад спрыту пальцаў і харектару кожнага гарманістага, якія гралі іх на вечарынках па сваіх вёсках. Тамаш пераняў гэтыя полькі ўжо ад гарманістых. Пераапранутыя з гармонікаў у гукі скрыпкі, полькі набылі трохі іншае, Тамашава, ахварбаванье.

Самае цялкое і мудронае было з кадрыляй. Тамаш перахапіў гэту штуку ў местачковых музыкаў, якія гралі на вясельлі ў сына кавала Бэркі. Тут былі скрыпка, цымбалы, флейта і басэтля. У вушох Тамаша мэлёды «кадрылі» мігацелі, яскравіліся, як матылькі пярэсцілі, як многакаляровыя паяскі. Галоўная нітка «кадрылі» моцна ўкаранілася ў яго памяці. Аднак, нялёгка было працадзіць гэту музыку праз струны скрыпкі. Няпрошанай госьцю лезьлі ў вуши высьвісты флейты. Як дзіцё паміж ног, блыталася пstryканыне цымбалаў. Грона трумкала басэтля. Доўга мучыўся Тамаш над мэлёдымі «кадрылі». То яны становіліся дуба, як наравістия коні, а то не даваліся ў руکі, як палахлівыя кураняткі. Пасля дзесятага поту музыка ледзь-ледзь супакоіў іх, прыручыў скокамі смычка і заліхвацкімі круцявідламі віхурыстых пальцаў.

Самае лёгкае для музыкі былі вясельныя песні. Песні—у большасці сумныя і жаласцівыя, хоць і гралі іх на вясельлях. Старыя кабеціны зацягвалі съпей над маладою, а Тамаш наігрываў на скрыпцы.

Гасцем здавалася, што скрыпка гаворыць, як чалавек, пераказвае песню слова ў слова.

Музыка то лагодна вядзе смычком, палец дрыжыць на струне, як-бы ў нейкім сполаху; скрыпка літасці просіць, стогне... А то як заскача смычком па струнах, пабрыквачочы, нібы цялушка на выгане ў летні гарачы дзень, як хадыром пусцяцца пальцы, замігацца крутухай-мяцелай, дык скрыпка засміяецца, зарагоча ад нястрыманай весялосці.

Людзі толькі дзіву даюцца:

— Скуль гэткі спрыт?

— Проста за сэрда бярэ!

Скрыпка Тамаша кожнаму на яго-ж мове гаварыла,
ад яго густ грала.

Адна няпрыемнасьць была ў Тамаша—скрыпка ма-
а прыбытку давала. Яму прыходзілася хадзіць на
адзённую работу да шляхціца Чарнецкага. Музыка
адта шкадаваў свае пальцы: ад працы яны рабіліся
карузлымі і грубымі, пакрываліся мазалямі і трацілі
прыт.

Праца вяла з пальцамі вечное змаганьне: а ну, хто
аго?

Пасьля цяжкой працы Тамаш кожны раз прабаваў
смнасьць пальцаў на скрыпцы. Ён граў і пільна гля-
зеў на пальцы. Яны так хутка бегалі па струнах, ажна
давалася, што не чатыры іх тут рухаюцца, а цэлая
отня.

Часам пасьля сенакосу або калі Тамаш араў ад
ямна да цямна, ён вельмі ўважліва экзаменаваў свае
альцы, рэвізаваў іх і як-бы ўваходзіў у іхнюю душу,
іхнае нутраное жыццё. Яшчэ да спробы на скрыпцы
н прыглядаўся да пальцаў левай рукі. Усё дела Та-
маша тады напружвалася, прыслухоўвалася да паль-
цаў—да сваіх пяці самых шаноўных, дарагіх істот.

Спачатку Тамаш рабіў пільны агляд пальцаў з вон-
авага боку: колер, мазалі, таўшчыня, узоры маршчы-
ак на іх, параненъне.

Колер меў вялікае значэнне. Паводле колеру Та-
маш пазнаваў, ці пальцы вельмі змораны працай на
колі. Ружовы водсъвет між пальцаў насупраць сонца

ці агню съведчыў аб іх добраякаснасьці, аб тым, што яны ня змoranы.

Мазалі і таўшчыня былі яркім паказам таму, ці пальцы мелі многа турботы ў нялюбай падзённай працы. У гэтым выпадку вокамер Тамаша быў надзвычайна акуратны і строгі. Рост мазалёў ён заўважваў кожны раз, калі мазоль нават на валасок таўсьцеў.

Маршчынкі, чорныя, напоўненые брудам, Тамашу таксама давалі прыметы аб здольнасьці пальцаў да згібанья і разгібанья пры ігры.

Параненьні на пальцах, галоўным чынам, на кончыках (пры работе гэта вельмі часта здаралася), былі яўным няшчасьцем для Тамаша. Бывала часам, што такі палец выбываў на некаторы час з строю, нібы ранены ваяка. У гэtyх выпадках Тамаш ведаў спэцияльныя лісточки, якія прыкладваў да пакалечанага месца. Палец хутка загойваўся.

Пасля такога агляду з вонкавага боку Тамаш лез у нутро сваіх пальцаў. Пробаваў іх згібаць і разгібаць. Прыслухаўваўся, ці ныюць яны ад працы. Заўважваў ледзь прыкметны боль, на які чалавек звычайны, ня музыка, і ўвагі ня зверне.

Да правай руکі, якая працавала смычком, ня было ў Тамаша такіх строгіх вымaganьняў. Тут ужо ня пальцы былі самым галоўным, а мускулы ўсяе руکі да самага пляча. Ён рабіў некалькі рознастайных рухаў рукой, нібы вадзіў смычком па струнах і зараз-жа ведаў становішча руکі.

На шчасьце, звычайнай працай, бадай заўсёды, быў занята правая рука. Левая ёй толькі дапамагала.

Рэдка бывалі выпадкі, калі пальцы левай рукі былі стомлены ці пакалечаны да таго, каб ня мець магчы-масъці граць на скрыпцы. Асьцярожнасьць Тамаша пры работе стварыла ту ю роўнавагу, што здольнасьць яго пальцаў да музыкі бадай ніколі не зъмяншалася.

Пасъля такіх экзаменаў Тамаш рабіў апошнюю «рэвізію» ўжо на скрыпцы. Спачатку вырабляў розныя выкрутасы на струнах пальцамі і смычком, а пасъля пераходзіў да свайго традыцыйнага рэпэртуару, які па парадку выконваў увесь.

Часам Тамаш любіў забаўкі на скрыпцы.

Ён зыходзіў з торанага шляху свайго звычайнага рэпэртуару на невядомыя съцяжынкі імпровізацыі. Ён тады даваў волю пальцам і смычку—няхай робяць, што хочуць. Сам ён тады быў ня музыка, а звычайны чалавек. Ён толькі прыслухоўваўся да скрыпкі; нібы граў нехта іншы, а не Тамаш. А як уваходзіў у стос, дык нават і не прыслухоўваўся. Тады ён забываў аб усім, што робіцца вакол.

Скрыпка шапоча нешта, ціха, ціха, нібы вецер прайдзіць па лісъцёх старога дубу. Гукі павольна мацненуюць, растуць. Яны вырываюцца з нявідочных замчышчаў цішыні, як дзікія гусі з захаванай аірам затокі.

Цэлы хаос гукаў.

З бязладзьдзя першатворчасъці, з невядомага стэпу блуканьня гукі набываюць лад, прыемную стройнасьць. Яны лълюцца мерна, нібы хвалі на возеры пад ветрам. Скардзіцца скрыпка, кліча кудысьці ў незнайомыя абшары.

II. З МАЛЕНЬКАЙ БЯДЫ Ў ВЯЛІКУЮ РАДАСЦЬ

Тамаш сядзеў у бары і не падаваў ніякага голасу на гуканьне жонкі. Аднак пачаў непакоіцца. Зарупіла даведацца, у чым справа. Мабыць, ня так сабе жонка кліча.

Ён падняўся з свайго месца, кінуў злосна ў муравейнік некалькі галінак і шпаркім крокам пайшоў праз бор да хаты. Ад непакою ён не адчуваў, як сухія шышкі калолі босья ногі.

Чым бліжэй падыходзіў да хаты, тым мацней рос у яго непакой і прыкры страх перад жонкай. Паводле слоў, ён заўсёды быў вінаватым:

Жывецца кепска—вінават Тамаш.

Няма заробкаў—ён гэтаму прычынай.

Бычка забрала паліцыя на чынны—ён ня мог выкруціцца.

Хлеба няма—усё ён ды ён.

Жылі ў зямлянцы, як вярнуліся з бежанства—ён ня дбаў, не клапаціўся, каб лесу дастаць на будоўлю.

Жонка-ледзь не вінаваціла Тамаша ў tym, што сусветная вайна адбылася, што іхная мясцовасць цяпер пад польскім панам знаходзіцца.

Тамаш пачаў шчыра верыць у сваю вялікую вінаватасць. Ён верыў, што сам уласнымі рукамі расьсейвае і разносіць бяду і ліха вакол сябе, валачэ за сабою, як свой уласны цень. Гэта яго нават радавала: значыць, каб хацеў, дык ніякага шлімазарства ня было-б ў хаце, каб хацеў, дык добра жылося-б; каб хацеў...

«Мабыць у мяне захавана нейкая сіла, якую жонка
хоча выцягнуць на ўзъверх—і ёй гэта ніяк не
ўдаецца».

«Мабыць і мяне ўлегцы ня возьмеш. Я нечага такі
ды варт».

І Тамаш не хацеў.

«Навошта марнаваць гэтых сілы? Навошта пускаць
іх на ўзвеяй-вецер?»

Такія думкі заўсёды паднімалі Тамаша з процымы
у верх, надавалі яму крыльлі і служылі моцнай зброяй
перед лаянкамі жонкі.

Тое самае было і на гэтых разах.

Аднак ад нарастаючага страху ён цяпер съвету бе-
лагага ня бачыў. Не зауважыў ні яркага сонца, ні гуч-
нага съпеву жаўранкаў, ні паху высачэзной густой
ліпі.

Усё-ж такі ён хацеў, каб жонка і цяпер яго моцна
ляяла, каб вінаваціла. Гэтым яна напомніць яму аб
тэй вялікай сіле, якая ў ім захавана... Такім чынам ён
яшчэ раз упэўніцца, што каб захацеў, дык можа ўвесь
съвет перавярнуў-бы...

Тамаш глянуў на сваю хатку.

Дах быў яшчэ ня ўвесь пакрыты саломай. Ён пра-
сіў у суседа пазычыць дзесяць кулёў саломы. Той
адмовіўся. Хатка была новенькая, але без палавіны
страхі выглядала, як падшывалец-хлапец з падэ́р-
тым брылем на галаве.

«Эх, каб толькі захацеў...»—падумаў Тамаш.

На неабгароджаным дзядзінцы яго сынок, Юрка,
гнаўся за катом, гнаўся з вялікім імпэтам, не адставаў

ад ката ні на крок. Кот ускочыў на стары дуб і з са-
май вяршыні кпліва пазіраў уніз на хлапца.

Тамаш пачаў узірацца вакол. Ён стараўся знайсьці
дзе-колечы адзнакі жончынай злосыці. На ганку ля-
жыць на баку вядро ад вады.

«Калі жонка лагодная, дык вядро стаіць на месцы
паўнюткае вады»,—мяркую Тамаш.

«А вунь дзяркач тырчыць на самым парозе. Ой,
злосная сягоньня жонка».

Тамаш зрабіў вінаваты выгляд і ціха ўзяўся за
клямку.

«Вось будзе зараз, вось будзе!»—падумаў ён.—
«Яна-ж цяпер наогул злосная, бо цяжарная».

Тамаш адважыўся і ўвайшоў у хату.

Спачатку, паслья сонечнага съятла на дварэ, зда-
валася яму, што ў хаце ўсёма, як пры вячэрніх змро-
ках, але патроху звыкся. Ён пачаў паглядаць вакол.
Жонка тупалася каля печы. Пах смажанага сала каз-
лытаў нос.

Што за съяточную яду жонка сягоньня рыхтуе?
Гэта-ж яна, бадай, апошні кавалак сала заскварыла...

На вакне стаяла шклянка з вадою. Яна адбівалася
супроць сонца ў вельмі прыгожыя колеры. На жаўта-
ватай дошцы падваконьніка мільгала маленькаю дуж-
каю вясёлка. Ад гэтага ў Тамаша з'явіўся съяточны
настрой.

Тамаш адным вокам зірнуў на жонку.

Вельмі круглы ад цяжарнасці жывот і худы твар
трохі стрымалі съяточнасць яго душы. Па вачох ён

бачыў, што яна злосная, як заўсёды, але вось маў-
чыць, ня лаецца...

— Чаму не адазваўся, як цябе гукала?—з'вярну-
лася да яго жонка надзвіва лагодным голасам.

— Я ня чуў,—схлусіў Тамаш.

— Аглох ты, ці што?

На гэта Тамаш ня лічыў патрэбным адказаць. Уса
напружанасьць чаканьяня лаянкі ад жонкі адпала. Ён
раней быў пэўны, што жонка сыпне на яго горкім ма-
кам гучных слаўдоў, ажна ня рад цяпер, што так ціха
скончылася...

— Што гэта з ёю сталася?—з'здзівіўся Тамаш.—
Яна, відаць, перастала мяне паважаць...

І дзіва за дзівам сыпалася перад ім:

Жонка лагодна на яго зірнула, паставіла на стол
гаршчок бульбы і патэльню са скваркамі.

— Еж хутчэй!—ласкова сказала яна:—былі тут ад
пана Чарнецкага. Трэба табе ісьці на фальварак!

Тамаш пачаў ціха перабіраць пальцамі левай руکі.

— На касьбу?—запытаўся ён, бяручыся за яду.

Тамашыха зірнула на яго спакойна і сказала стро-
гім голасам:

— Еж!

«Тут нешта ды нейкае»,—падумаў Тамаш.

Ён рупна ўзяўся за яду.

Жонка села супроць яго на лаву. Спагадна на яго
паглядала.

Тамаш стараўся скарэй справіцца з ядой, каб да-
ведацца, у чым справа.

— Казалі ад пана Чарнецкага, каб ты ўзяў скрыпку з сабою. Там у фальварку нейкая гулянка.

Тамаш ад падскочыў на месцы. Гэтага ён зусім не спадзяваўся. Жонка яму здавалася на гэты раз такой мілай і прывабнай, як тады, калі яшчэ была дзеячнай, калі абое на начлеze пры вогнішчы жарты строілі.

— Дык чаму ты раней не сказала? — пакрыўдзіўся Тамаш.

— А я-ж рвала глотку на ўвесь бор! Дзе ты пра-падаў?

Скрыпка апынулася ў яго руках.

Ён мазаў смычок, правяраў струны. На яго напала такая радасць, ажна ня ведаў, дзе дзецца. Даўно шлюбаў ня было. Ад самага вялікадню няма вечарынак. Скрыпка даўно хлебам яго не карміла. А тут, глядзі, зусім неспадзявана нейкую дытку заробіць. Апрача грошай, ужо даўно перад людзьмі ня граў.

А «граць перад людзьмі» ў Тамаша было даражэй за гроши...

— Арцём з бубнам! — літасці прасіў Тамаш. — Юрка, Юрачка! зъбегай да Арцёма! Няхай зараз-жа сюды придзе! Няхай возьме з сабою струмант!

Юрка пусьціўся бягом з хаты.

«Перад панамі яшчэ ніколі ня граў» — думаў Тамаш.

Ад гэткай неспадзяванкі на Тамаша напала прыемная жудасць.

Ён выскачыў на двор і давай рабіць рэпетыцыю.

Пакуль прышлі Юрка з Арцёмам, ён пасьпей зыграць усе полькі. Ён пачаў рэпетыцыю з полек, бо ведаў, што паны любяць вясёлае.

На скорую руку, пад акомпанімэнт бубнаў, ён паўтарыў увесь рэпэртуар.

Слухачамі былі Юрка і кот, які прымасціўся каля ног хлопчыка.

— Пойдзэм! Гайда! — крыкнуў у захапленыні Тамаш да Арцёма.

— Пачакай! — супакоіла яго жонка. — Няўжо-ж ты пойдзеш у фальварак. Гэта-ж брыдка — босы, у парванай кашулі. Адзеніш што-небудзь съяточнае!

— А мо' праўду, жонка, кажаш! — згадзіўся Тамаш.

Ён быў цяпер надзвычайна пакорлівы і паслушны.

Жонка прынесла чыстую паркалёвую кашулю і боты.


Тамаш адным махам накінуў на сябе кашулю і ўзяўся за боты.

З ботамі справа была не такая лёгкая. Яны былі цеснаватыя і цвёрдыя. Ён усунуў у юхтовую халаву кімна-бурую заскарузлую нагу і пачаў пыхцець.

— Асьцярожна! бот парвеш! — не на жарт спалохалася жонка. — Растангаў ногі на лапаты. Хоць ты на тых хлеб у печы садзі. Пачакай, тоненкія анучкі прыбясясу — тады лягчэй палезуць

Жонка пабегла па анучкі.

Боты былі паслья скрыпкі другім сямейным фэтам і гордасцю ў Тамашовай хаце. Яны заўсёды стаялі ў самym ганаровым куце ў відочным месце. Гэта былі першыя боты, якія меў Тамаш у сваім жыцці. Звычайна зімой ён абуваеца ў лапіці, а ^{зимам} на



ходзіць босы. Гэтыя боты бацька яму купіў на вя-
сельле. Ён іх ужываў толькі ў самыя ўрачыстыя вы-
падкі жыцьця: на гадовы фэст або на пятровы кір-
маш у мястечку. Тады Тамаш ускідваў іх на плечы
і перад самым мястечкам абуваў.

На боты глядзелі ў хаце, як на найпрыгажэйшы
твор маствацтва. З вялікай асьцярогай хадзілі каля іх
усе хатнія. Нібы боты былі зроблены з самага дара-
гога і тонкага крышталю.

Калі часам Юрка пачне скакаць у хаце з кута ў
кут, забываючыся аб усім на сьвеце, тады матка кры-
чыць спалоханым голасам: «Асьцярожна—боты!..»

Калі часам, па недаглядзе, бот упадзе, дык хатнія
непакойліся, нібы няшчасціе здарылася.

Тамашыха шанавала боты мужа болей, чым яго са-
маго. Кожны месяц яна сама мазала іх бярозавым
дзёгцем. Кожны месяц боты мелі гэту даніну. Для іх
была спэцыяльна здабыта гліняная пасудзіна на дзё-
гаць і квач. Мазалі іх дзёгцем раз, надзявалі халявамі
ўніз на калы, якія былі ўбіты для іх на дзядзінцы.
На гэтых калох боты сохлі на сонцы. Як высыхалі—
мазалі другі раз, аж пакуль яны «плакалі», пакуль
дзёгаць стаяў на іх вечна кроплямі. Але, ня гледзя-
чы на такую пястоту, боты мелі свой нораў: яны былі
заўсёды цвёрдыя.

— Такая юхта! Тут ніякі дзёгаць не паможа!—з
філёзофскім тонам гаварыў аў іх яшчэ нябожчык баць-
ка Тамаша.—Тут і сам пан бог не паможа. А мазаць
іх трэба, а то патрэскаюцца—дзёгаць боту тое самае,
што хлеб чалавеку.

Боты заўсёды рэзалі Тамашу ногі, як нажамі ўсёроўна. Гэта, магчыма, і было аднай з прычын сьвяткаваньня ботаў і будзённага выгляду Тамашовых ног. Але аб гэтай пакудзе ведаў адзін толькі Тамаш. Ён нават і жонцы ніколі не казаў, што боты ногі рэжуць.

Затое ўсе зналі аб іншай якасьці ботаў: калі Тамаш іх абуваў, тады ледзь не за вярсту людзі ведалі, што Тамашовыя боты гуляюць. Досьць было толькі пацягнуць носам. Яны выдавалі моцны пах дзёгдю.

Гэтыя боты правандравалі з гаспадаром усе гады бежанства, шмат дзе пабывалі— і вось цэленькія, байдай новыя, вярнуліся назад на родныя загоны.

Пры дапамозе жонкі насунуўшы цяпер боты на ногі. Тамаш з Ардёмам, з музычнымі інструментамі ў руках, пусціліся нацянькі ў бок фальварку.

— Асьцярожна—боты!—крыкнула ўдагонку Тамашыка.

III. ЗАГРАЙ, ГАЛГАН, КРАКАВЯК

Пан Чарнецкі— кругленыкі шляхціц, гадоў пад пяцьдзесят. Ружовы поўны твар, маленькія попельнага колеру вочки, узьдзёрнуты ўверх невялікі нос, заостраны ўгару мышынымі хвасткамі рыжаватыя вусы гаварылі аб вялікім самашанаваныні шляхціца, казалі аб тым, што пан Чарнецкі імкненне ўвысь, што гонар «знатных продкаў» бурліць хмельным віном у яго панская крыўі. Да кожнага сказу сваёй гутаркі,— ці ён гаворыць аб гаспадарцы, або на конях, або на політычныя тэмы,— пан Чарнецкі дадае запэўніваючае «слова гонору». Усё вакольнае, паводле яго погляду,—

«ніжэйшас» за яго, усё вакольнае ён характарызуе коратка і выразна: «пся крэў», «пся косьць».

Фальварак пана Чарнецкага знаходзіўся на баку ад тракту, атулены густым лесам і дзеякуочы гэтаму не пацярпеў ад расійска-нямецкага фронту. Гаспадарка ў пана Чарнецкага была багатая, і яго гонар з кожным годам усё вырастай.

На фальварку працавала многа парабкоў. А ў час сенакосу і жніва пан Чарнецкі наймаў яшчэ і падзённых з вакольных сялян.

Жонка пана Чарнецкага памёrlа маладою. Яна была добрая, пакорлівая кабета. Муж часта ўжываў на ёй свае «ганаровыя» кулакі. Засталася ад жонкі дачка Ядвіська, якая ўжо вырасла ў паненку. Да сваёй дачкі пан Чарнецкі адносіўся вельмі пяшчотна, выконваў усе яе капрысы.

Панна Ядвіга такой-жэ пяшчотнасцю адказвала бацьку, называючы яго кволым голасам: «татусь».

Панна Ядвіга высокім ростам удалася ў матку, а тварам была колія бацькі, толькі з болей мяккім і дробнымі рысамі. Апраналася панна Ядвіга паводле апошніх моды з Вільні. Так гаварыла ёй mestачковая швачка. Панна Ядвіга вельмі мала вучылася, бадай нічога ня чытала. Болей за ўсё любіла кветкі. Яна з імі нянчылася паводле пор году. Вясною—бэз, летам—ружы, а зімой—казоны. Простых паліевых раслін яна ня любіла і не паважала: яны—ня панскія, не «ганаровыя». У кожную нядзелю панна Ядвіга ездзіла з «татусем» у касьцёл за дзесяць вёрст. Там яна знаёмілася з ваколічнай шляхтай, хадзі з «кавалерамі»

мала гутарыла пры знаёмстве. Яна то чырвонела, і на ле твары Сыло напісана: «я саромлюся!» Яна апускала вочы або глядзела ў бок. Ня ведала, куды дзецца, дзе схаваць руکі. Улегку звычайна трымала вечна ў руках букет кветак.

З семнаццаці год яна пачала знаёміцца з літаратурай.

«Татусь» прывёз з мястэчка цэлую пачку тоўстых картак пад назваю «Флірт Амура». «Літаратура» яе вельмі захапіла.

Панна Ядвіга вывучала «Флірт Амура» такім чынам: мела перад сваім уяўленнем «кавалера», з якім вяла бяседу. «Флірт Амура» ляжаў перад ёю раскладзены на вялікім стале, як звычайнія карты. Панна Ядвіга гаварыла і за «кавалера» і за сябе з друкаванага тэкstu картак, дзе пытаныні і адказы знаходзіліся гатовыя пад нумарамі.

«Кавалера» панна Ядвіга ўяўляла ў выглядзе польскага рыцара на зgrabным кані, у вайсковай вopратцы са зброяй. Такога яна бачыла на малюнках у «Гісторыі Польшчы». Твару яго панна Ядвіга ня бачыла, бо саромілася паднімаць вочы. Але голас яго быў вельмі прыемны, пранізаў салодкім агнём усю яе істоту. Яна гаварыла за яго яго-ж голасам.

Рыцар быў адным з знакамітых польскіх магнатаў—ні то князь Радзівіл, ні то граф Патоцкі. Гэта залежала ад густу паненкі, ад яе настрою ў той час. Пакой панны Ядвігі быў невялікі. Рыцару на кані ў ім ня было-б месца, але ў сваім уяўленні панна Ядвіга расшы-

рыла гэты пакоік у вялізарныя палацы, у іх маглі-б разгульваць некалькі такіх коньнікаў.

І вось пачынаецца гутарка па нумарох з картак «Флірту Амура»:

Рыцар—Якія ў панны прыгожыя вочки.

Панна Ядвіга—Ёсьць прыгажэйшыя.

Рыцар—Панна надзвычайна зграбная.

Панна Ядвіга—Ня люблю комплімэнтаў.

Рыцар—Я панину кахаю.

Панна Ядвіга—Ад многіх чула.

Рыцар—Ня мучце мяне.

Панна Ядвіга—Я-ж ня кат, каб мучыць людзей.

Рыцар—Будзеце маёю жонкаю?

Панна Ядвіга—Я нічыёй жонкаю ня буду.

Рыцар—Хачу пацалаваць ручкі панны.

Панна Ядвіга—Пан вельмі дзёрзкі.

Рыцар—Панна мяне любіць?

Панна Ядвіга—Гэта мой сакрэт.

Але панна Ядвіга доўга хаваць «сакрэту» ня можа. Яна так пышчотна паднімае на рыцара вочы (першы раз у жыцці), ажна рыцар па яе вачох аб усім згадваецца.

«Сакрэт» выкрыт...

Панна Ядвіга адкідвае карты.

Рыцар саскааквае з каня. Становіцца перад паннай Ядвігай на калені. Потым бярэ яе на рукі, садзіць у сядло і мчыцца з паннай Ядвігай далёка-далёка: праз невядомыя казачныя лясы, праз моры-акіяны. У панны Ядвігі аж дух стрымліваецца ад вялікай асалоды.

Так заўсёды канчаецца ў панны Ядвігі вывучэнне «Флірту Амура».

Пасьля гэткага хваляваньня панна Ядвіга нюхае кветкі і робіцца прытомнай. Складвае карткі «Флірту Амура», зноў раскладвае—і давай спачатку.

У хаце пана Чарнецкага гаспадарыць яго сястра, старая панн Анэля. Такая нізкая, як і брат, але вельмі худая. Сваё дзявоцтва пана Анэля аддала пану Езусу. Ёй цяпер гадоў трыццаць пяць.

Панна Анэля ненавідзіць усіх мужчын. Аб гэтым яна сама кажа кожнаму сустрэчнаму «кавалеру» і ў той-ж час робіць яму вабную ўсьмешку адваротнага зьместу.

Апошнія месяцы пана Анэля вельмі няласкала з паннай Ядвігай. Гэта з тых часоў, як пан Чарнецкі пачаў гаварыць, што Ядвісці пара замуж.

— Замуж, замуж,—пішчыць злосным голосам панна Анэля,—яна-ж зусім малая. Няхай раней старэйшая за Ядвіску замуж павыходзіць...

Пан Чарнецкі добра разумее, куды закідае камень-чыкі яго сястра, і кажа:

— Усе павыходзілі замуж каму трэба было, а ты-ж мужчын ня любіш...

Панна Анэля плача ў адказ на такія слова, дробненькія сълёзы сыплюцца з вачэй і цякуць ледзь прыкметнымі ручайкамі па яе схудальным, пажоўклым твары.

Пан Чарнецкі—чалавек строгі. Ён любіць, каб сказанае было зроблена. Ужо з тыдзеня, як яго сястра наводзіць парадкі: пячэ і смажыць, смажыць і пячэ.

— Ядвіску трэба выдаць замуж.

Так гаворыць ёй брат можа дваццаць разоў на день.

Трэба склікаць на гулянку ўсю ваколічную шляхту. «Кавалераў» цікавых ёсьць шмат. Галоўным чынам з асаднікаў, якім выдалі зямлю тут на «кressах». Выбар багаты. Так клюне, што Ядвіська не агледзіцца і ад «Флірту Амура» апыніцца ў новым фальварку пана Ястрабінскага, які прыехаў сюды з Пазнані. Ён, пан Ястрабінскі, вельмі заслужаны перад айчынай—тры гады з бальшавікамі змагаўся.

Так разважае пан Чарнецкі.

Гулянка была наладжана на славу. Зъехаліся госьці з усёй ваколіцы. У пакоях пана Чарнечкага даўно тагоша шуму ня было.

Гонар пана Чарнечкага не дазваляў яму рабіць баль, як звычайна ў суседзяў,—у святочны дзень увечары. Ён наладзіў баль у будні час і ня ўвечары, а сярод белага дня.

— Нашто хавацца ўночы,—гаварыў ён гасцем,— слова гонору, у мяне нічога крадзенага няма. А пагуляць—пачэсная праца, слова гонору. Можна весяліцца ня толькі ў свята. Слова гонору.

І госьці шчыра весяліліся.

На сталох былі навалены цэлыя горы рознага смажанага варанага і печанага. Бутэлькі з «пазнанскай» пераліваліся ў кілішкі, гарачылі шляхетную кроў і вырывалі з вуснаў крыкі «віват!».

— Слова гонору!—кіпяціцца пан Чарнечкі,—гэта-ж усё, што на стале, мая Ядвіська напякла, насмажыла,

навырыла. Частуйцеся, шаноўныя госьці! Слова гонору!

Панна Анэля аж зубамі скрыгатала ад злосыді.

Яе брат склусіў. Ядвіська пальцам нават не кранула па гаспадарцы. Усё гэта яна, панна Анэля, зрабіла.

Панна Ядвіга кепска сябе адчувала ад такой бацькавай хлусьні. Ходзь яна звычайна саромілася слова казаць, але на гэты раз ня вытрымала і сказала з дакорам:

— Татусь...

Госьці зразумелі, што панна Ядвіга ад вялікай скромнасці саромееща.

Яны выпілі ў чэсць панны Ядвігі—слаўнай гаспадыні, і вельмі красамоўна хвалілі закускі.

Калі шум і галас гасьцей даходзіў да тэй мяжы, што адзін аднаго ня чуў, пан Ястрабінскі апынуўся каля панны Ядвігі.

— Слова гонору! Спрытны пан Ястрабінскі,—хвалиў яго п'яны пан Чарнецкі.

— У Пазнані ўсе спрытныя!—крыкнуў адзін з гасьцей, таксама асаднік з Пазнані.

— Нех жые Познань! Слова гонору!—пачціва сказаў пан Чарнецкі.

Ад яго маленъкіх вочак засталіся толькі дзьве замасльеныя, вузенькія шчылінкі.

Госьці пілі ў чэсць Пазнані.

— Слова гонору,—успомніў родныя «крэсы» пан Чарнецкі:—нашы «крэсы» ня горш за Познань! П'ем за «крэсы»! Слова гонору

Госьці зноў пілі.

Многія з асаднікаў крыўдзіліся на «кressы», скардзіліся на тое, што тутэйшыя «хлопы» паляпъ будынкі асаднікаў і што па лясох завяліся такія «банды», ажна ад іх дзеца няма дзе. Успомнілі атамана Муху, ад якога «кressы» дрыжаць у вечным страху.

— Слова гонору! П'ем за ачыстку «kressau» ад тутэйших хамаў!—гарачыўся пан Чарнецкі.

Госьді пілі.

— У Менску бунт. Бальшавікам скора будзе капут. У газэце чытаў!—казаў адзін з гасьцей.

— П'ем за пагібель бальшавікоў! Слова гонору!
Зьвінелі кілішкі.

Пры ўсёй гэтай завірусе пан Чарнецкі аднак не выпускаў з віду сваю дачку і пана Ястребінскага.

— Клюе! слова гонору, клюе!—радаваўся пан Чарнецкі і па-заліхвацку крутнуў вусы ўверх.

У гэты час панна Ядвіга і пан Ястребінскі былі заняты вельмі цікавымі справамі. Г'яны шум і голас гасьцей былі ад іх далёкі-далёкі, можа на некалькі вёрст.

Пан Ястребінскі быў такі высокі, ажна рослая панна Ядвіга здавалася перад ім нізенькай. Ён быў надзвычайна тонкі, і ўсё ў ім было нібы завострана: лоб, нос, вуши, рукі. Калі яму трэба было што-колечы казаць паненцы, дык нахіляўся да яе, згінаўся ў крук.

Яны стаялі каля круглага століка і пан Ястребінскі разглядаў фамільны альбом пана Чарнецкага. Ён вельмі цікавіўся кожнай фотографіяй, хто гэта, дзе ён, ші яна, і як жывуць яны.

Панна Ядвіга тлумачыла, саромілася і чырванела

Ад альбому перайшлі да «Флірту Амура».

Доўга перакідваліся карткамі, шапталі нумары запытаньняў і адказаў.

Друкаваная, няная гутарка была накіравана паннай Ядвігай так спрытна (пасля ранейших рэпетыцый), ажна вышла якраз, як раней, калі ў яе дзявочых лятуценях яна гутарыла з казачным рыцарам—то з князем Радзівілам, то з графам Патоцкім. У цяперашніх рэальных абставінах, калі замест фантастычнага рыцара быў высокі пан Ястрабінскі, эфект вышаў ня меншы, калі нават ня большы. «Флірт Амура» меў цікавы канчатак: пан Ястрабінскі нізка прыгнуўся да кволай ручкі панны Ядвігі. Ён гэта зрабіў так спрытна, так элегантна і так зgrabна, нібы па сярэдзіне тулава ў яго знаходзіліся спружыны, і ён мог складвацца надвое як сцізорык.

Пан Ястрабінскі пацалаваў ручку панны Ядвігі аж два разы.

— Ой татусь...—войкнула яна два разы кволым голасам і ледзь не абамлела на месцы.

«Татусь» увесь час пазіраў адным вокам на «Флірт Амура» і пры слове «татусь» падскочыў два разы ад вялікай прыемнасці, адварнуўся да гасцей, нібы нічога не заўважыў, і крыкнуў:

— Слова гонору! Музыку!

У думках пан Чарнецкі меркаваў што лёс Ядвіскі ўжо вырашан.

Госьці замітусіліся.

Яны да гэтага часу зусім не заўважылі, што такая вясёласць, а няма музыкі.

Яны выставілі на гаспадара асавелыя ад вышлікі вочы і затупалі нагамі.

— Музыка! музыка! — раздаваліся водгаласкі з усіх бакоў. — Такі баль бяз музыкі тое самае, што касьцёл без званіцы.

— Паклікаць Тамаша, слова гонору! — крыкнуў пан Чарнецкі.

— Татусь... — літасьці прасіла панна Ядвіга, — хама прасіць...

— Лепшага няма, дачушка! Слова гонору! — апраўдваўся пан Чарнецкі. — Не цяпер у мястэчка ехадзь па капэлю. Слова гонору.

— Тамаша! Тамаша! — з п'яным задорам вымагалі госьці.

І, здаецца, шчасльвай зорка Тамаша зазвязала над фальваркам пана Чарнецкага.

Паслалі чалавека па Тамаша.

Да прыходу Тамаша былі наладжаны «фанты».

У гэтай гульні заўсёды выходзіла так, што пан Ястребінскі часта атрымліваў кару: цалаваць панну Ядвігу. Яна ўцякала ад яго і рассыпала пры гэтым белыя ружы, якія былі прышпілены да яе вопраткі на грудзёх.

— Ваш шлях, панна Ядвіга, засцелены кветкамі, — сказаў элегантны пан Ястребінскі. — Так прыемна пахне, ажна...

Пан Ястребінскі ня скончыў свайго поэтычнага сказу, а панна Ядвіга яшчэ не пасьпела знайсьці ў памяці патрэбнага да гэтых слоў адказу з вялікага запасу ну-

мароў у картках «Флірту Амура», як расчыніліся
дэзверы, і пах кветак быў заглушаны...

Моцны пах дзёгцю лез у нос, казлытаў горла, кру-
жыў галаву...

На парозе пакою стаяў бяз шапкі са скрыпкай у
руках, Тамаш.

Ён нізка кланяўся.

За ім стаяў Арцём з бубнамі.

— Ой, дзёгаць...—застагнала панна Ядвіга.

Пан Чарнецкі зас্মяяўся:

— Адразу відаць, што далікатная, панская кроў,
дзёгцю ня церпіць. Слова гонору!

Пан Чарнецкі прыязна зірнуў на Тамаша. Музыка
стаяў зъянтэжаны на парозе і ня ведаў, што рабіць.

Старому шляхціцу было прыемна, што, дзякуючы
Тамашовым ботам, так публічна выявілася далікат-
насць яго дачкі, панны Ядвігі.

— Выходзь, галган, на дзядзінец і скідай боты. Мо-
жаш граць босы! Слова гонору!

Тамаш вышаў. Яго трохі пакрыўдзіла такая непа-
шана да яго шлюбных ботаў, але разам з тым лягчэй
было на душы: боты рэзалі ногі і перашкодзілі-б
граць.

Хутка вярнуўся Тамаш і пачаў выкладваць перад
гасцьцімі свой «рэпертуар». Арцём так шчыра аком-
панаваў на бубнах ажна ўвесь спацеў.

Госьці танцавалі парамі, яны зусім забыліся, што
танцуюць пад «хамскую» музыку. Не танцавала адна
толькі панна Ядвіга, хоць пан Ястрабінскі вельмі прасіў.

— Не танцую хамскіх танцаў!—сказала яна.

— Заграй, галган, кракавяк! Слова гонору! — загадаў Тамашу пан Чарнецкі.

— Ня ўмею, паночку, — апраўдаваўся вінаватым голосам Тамаш.

— Ядвіська! Засьпявай кракавяк! Тамаш навучыца на скрыпцы! Слова гонору! — прасіў бацька.

Панна Ядвіга павінна была здаць экзамен съпеваў перад гасцямі, галоўным чынам, перад панам Ястребінскім.

Яна стала ў позу і тоненъкім галаском пачала траплякаць.

Тамаш лавіў на струнах кожны гук яе съпеву. Арцём адбіваў на бубнах такт.

Вельмі кароткі час съпявала панна Ядвіга. Тамашова скрыпка хутка ўцяміла кракавяк.

Панна Ядвіга пусьцілася ў скокі з сваім «кавалерам».

Такім-жа чынам Тамаш навучыўся граць і мазурку.

Пасьля кожнага танцу музыкі мелі ад каго-небудзь з гасцей медзякі і па чары гарэлкі ад гаспадара.

— Баль только пачынаецца! Слова гонору! — радаваўся гаспадар. — Ну, і Тамаш! Ну, і Тамаш! Галган, а так ладна грае. Слова гонору!

Толькі позна ўночы музыкі пайшлі дахаты.

Тамаш быў вельмі здаволены: зарабіў каля пары злотых ды яшчэ ўзбагаціў свой рэпэртуар.

Боты яго былі звязаны разам за вушкі і перакінуты на плячох. Адзін бот біў Тамаша ў грудзі, а другі — у сьпіну. Нібы дзвіацкія чорныя расьліны, боты

расьсейвалі па ваколіцы пах дзёгцю. Здавалася, што бор прапах дзёгцем, што гэты востры пах туманам аж да зорак паднімаецца...

IV. ФАЛЬВАРАК ПАДАРУЮ, А ЗЛОДЗЕЯ ЗНАЙДЗЕЦЕ!

Госьці разъехаліся яшчэ ўночы.

Пан Чарнецкі трохі паспаў і падняўся на ногі.

Сонца толькі што вырастала над борам. Пастух нядаўна выгнаў статак у поле. Гукі бяроставай трубы, нібы съпевы паляўнічага ражка, зычна разъліваліся ў бары.

На дзядзінцы стаяў вялікі шум. Панна Анэля выпускала птаства, карміла іх: сыпала зерне з высокага ганку сьвірну ўніз. На гэты пачастунак накідваліся трыварожыя між сабою плямёны: куры, качкі і гусі. Кожнае племя з новым пакаленнем—вывадкам. Між гэтымі плямёнамі вялася вечная барацьба за пяршынства каля ганку. Кудахталі, пішчэлі, гагаталі, гвалту крычалі на розных галасы і бязьлітасна пер'е скублі. Калі бацькі розных плямён не моглі здужаць адных, тады накідваліся на чужых дзяцей, адганялі малых ад сънядання.

Панна Анэля глядзела з вышкі ганку на поле бітвы і ад вялікай бяды толькі рукі ламала. Ня ведала, што рабіць.

Пан Чарнецкі ўмешваўся ў кожную драбніцу гаспадаркі. Ён заўважыў гэты гармідар і выдаў загад сястры, каб з заўтрашняга дня карміць птаства паасобку: куры павінны карміцца ў куратніку, гусі—у ванглярні, дзе яны ўсё лета начуюць, а качкі—каля ганку

съвірну. Тады такога шуму ня будзе на дзядэінцы, бо ад вялікага галасу Ядвіська спаць ня можа.

На гумне стаяла многа калод пчол. Пан Чарнецкі глядзеў за імі пільна, бо ў гэтых час павінны былі новыя раі вылятаць. Ён даваў чэлядзі і сваім кожны дзень настаўленыні як затрымліваць рой і не даваць яму ўляпець. Ня гледзячы на такія лекцыі на гэтым тыдні палядзеў рой пчол. Чарнецкі лаяў усіх. Панна Анэля і нават панна Ядвіга плакалі ад яго.

Абыходзіўшы ўсю гаспадарку, гаспадар заўсёды ў самым канцы аглядаў съвіран.

Якраз учора прывезьлі з млыну воз мліва пудоў з дваццаць—четыры мяшкі. Учора не пасьпелі высыпаць муку ў вялізную скрыню якая стаяла каля арудаў са збожжам.

На гэты раз пан Чарнецкі вышаў з съвірну чорны, як зямля, злосна тармашыў вусы, склікаў усіх хатніх і ўрачыстым голасам казаў:

— Слова гонору, мяшок з мукою пратаў!

Усе зьбегліся замітусіліся і вінаватымі галасамі меркавалі аб tym, як гэта магло здарыцца. Аглядалі съвіран з усіх бакоў, шукалі сълядоў—не знайшли. Ніяк не маглі ўпямяць, як гэта злодзей мог улезьці ў съвіран. Вялізны ключ ад съвірну заўсёды ляжаў у гаспадара пад падушкай.

— Можа съвіран забыліся замкнуць нанач?

Не, панна Анэля сваімі рукамі замкнула. Толькі сягоныня нядаўна адамкнула.

— Злодзей, мабыць, з сваіх!—меркаваў пан Чарнецкі.—Такім чынам усю гаспадарку расцягнуць!

Ніколі-ж да гэтага часу такога выпадку ня было.
Няўжо хто з гасьцей? Ня можа быць—гэта-ж шляхта!
Ды і людзі яны ня бедныя. Слова гонору!

Пан Чарнецкі не шкадаваў гэтых пяць пудоў муکі,—
меў вялікі запас збожжа,—але быў праста пакрыў-
джаны, што ладу няма ў гаспадарцы.

— Такім чынам могуць усё пакрасыці—і певень не
закукарэкае і сабака не забрэша,—разважаў шляхціц.

— Слова гонору, фальварк падарую, а злодзея
знайдзецце!—крычаў да чэлядзі пан Чарнецкі.

Парафкі вінаватая маўчала.

Пан Чарнецкі загадаў запрэгчы каня ў брычку. За-
гадаў парабком, што і як рабіць па гаспадарцы, а сам
паехаў у гміну заявіць аб злоўчынку.

— Злодзей павінен быць знайдзены!

Строгі быў пан Чарнецкі...

Па дарозе ён пачаў разважаць, што ўкрасыці муку
мог толькі бедны чалавек. У гэтым напрамку разва-
жаў далей, хто самы бедны ў ваколіцах?

Шляхціц ведаў усіх тутэйшых сялян. Як пачаў пад-
лічваць дык бедных аказалася вельмі многа. Шмат
было і самых «бедных». Аб кім з «самых бедных» ні
думаў, дык кожны мог украсыці мяшок муکі. Кожнаму
гэта мука была вельмі патрэбна...

Падазронасць меў на якіх-небудзь дваццаць-трыц-
цаць сялян.

Але няўжо-ж усе яны грамадой пойдуць красыці
мяшок муکі да яго? Гэта немагчыма. Пан Чарнецкі
ехаў лесам. Ён успомніў атамана Муху.

Шляхціца агарнуў страх... Не—ня страх. Ого! Ён нікога не баіцца. Гэта не пасуе чалавеку з такім гонарам. Толькі дрыжыкі прабіралі ўсё яго цела...

Шляхціц съцебануў каня і паехаў шыбчэй.

Ужо недалёка ад гімны да яго зноў вярнулася здольнасць разважаць аб мяшку муکі...

— Здаецца, яшчэ дваццаць пудоў муکі аддаў-бы, каб толькі злодзея знайсьці!

Строгі быў пан Чарнецкі.

Раптам яго думкі прас্তыватлелі:

— Ну і галган-жа ж я, слова гонору! Ды гэта-ж, нійначай, Тамашова работа! Ён усе ходы і выхады ведае ў маёй гаспадарцы. У часе балю ён съязгнуў ключ, забраў з съвірну мяшок з мукою і палажыў ключ на месца. Пасьля балю панёс спакойна да хаты. Вось і найграў, пся крэў! Вось табе і кракавяк! Слова гонору!

Пан Чарнецкі ад злосці моцна і шчыра плюнуў.

Дайшоўши да ўпэўненасці, што гэта работа Тамаша, трохі адлягло ад сэрца:

— Злодзей знойдзен!

У гміне пан Чарнецкі нарабіў вялікі гвалт.

— Спакойна жыць нельга на «крэсах». Тут напладзілася гэтулькі зладзеяў і бальшавікоў, што страх! Усім гэтым вясковым хамам на шыбеніцы толькі месца! Слова гонору!

«Экономічна-політычная» гутарка пана Чарнецкага зрабіла ў гміне вялікае ўражанье.

На вобыск да Тамаша выправілі аж трох паліцыянтаў.

Абурэнъне пана Чарнецкага перадалося і паліцыянтам. Яны былі настроены на ваяўнічы лад.

— Душу выматаем, а знойдзем крадзенас, пане Чарнецкі! Камень на камені не пакінем! З-пад зямлі выкапаем! Яго самога на муку зьмелем—гэтага злодзея, гэту пся косьць, гэтага комуністага!

Гарачыя слова паліцыі так узрадавалі пана Чарнецкага, ажна ён у канцы быў здаволены, што так здаўлася, што яго абакралі. Цяпер пабаяцца нават і думачь аб tym, каб яго яшчэ раз чапаць.

— Знойдзеце, панове! Слова гонору, знойдзеце муку ў Тамаша Лукшы! Вы самі пабачыце, як ён жыве: хата не дабудована, есьці няма чаго. Каб ня я, дык даўно з голаду здох-бы. Я часта бяру яго на падзённую работу. Вось і адплаціў Слова гонору!

* * *

Сонца стаяла сярод неба. Было вельмі горача. Тамаш сядзеў на прызыбе сваёй хаты і развучаў на скрыпцы кракавяк і мазурку што ўчора граў у пана Чарнецкага са сьпеву паненкі.

Узбагачаны рэпэртуар больш, чым гроши, радаваў Тамаша.

Жонка на яго сягоныня ня крычала, не злавалася. Яна была занята сваімі хатнімі і бабскімі справамі: перабірала розныя анучы, рыхтавала пялёнкі, бо не сягоныня-заўтра трэба будзе паклікаць бабку.

Не заўажыў Тамаш у запаляе ігры, як да яго хаты пад'ехалі трое паліцыянтаў...

V. ШПУЛЬКА

Ён любіў часта мняць свае мянушки. «Шпулька» яго апошніяе прозвішча. Зваўся ён раней «Голка», «Ножык» і «Злоты зуб». Такія псэўдонімы надавалі яго асобе нейкую таемнасць і артыстычнасць. І са-прауды Шпулька лічыў сябе мастаком. Яму было ўсяго дваццаць пяць гадоў а меў ужо багаты стаж спрытнага ката: ад часоў генэрала Доўбар-Мусыніцкага ў Бабруйску аж да гэтага часу, да самастойнай польскай дзяржавы.

Шпулька меў заўсёды шмат працы. Ня гледзячы на свае дваццаць пяць гадоў, ён ужо зусім лысы. У Шпулькі вельмі прыемны голены твар, рахманыя, задумёныя съветла-карэя вочы, мяккі грудны голас, джэнтльменскія манеры ў абыходжаньні з людзьмі на вечарынках, на вуліцы: ён надзвычайна далікатны.

Зусім інакшым робіцца Шпулька пры «выконваньні сваіх абавязкаў». Галоўным чынам, у яго мняюцца тады вочы і голас. Вочы мутнеюць, на бялкох вызначаюцца чырвоныя жылкі. Голас тады ў Шпулькі ў большасці пагрозіліва-сіпучы, альбо кплівы—са съмяшком—у залежнасці ад крыміналу ахвяры і ходу выведваньня.

Шпулька вырашаў свае задачы заўсёды аднабакова: усе яго «пацыенты» (так ён называе людзей, якія пападаюцца ў яго рукі) вінаваты. Яго спрыт і кемнасць—вырываць у «пацыентаў» прызнаньне ў сваей вінаватасці. Тады Шпулька мае вядікае здавальненне. Такога прызнаньня ён дасягае двумя спосабамі выведенія, праз моральны ўплыў на «пацыента» і праз

«хіургічнае» ўзьдзейнічанье—гэта значыць пыткі. Першы спосаб Шпулька ўжывае спачатку да кожнага. Спачуванье, далікатнае абыходжанье, рахманыя во-чы, салодка-пяшчотлівы голас,—усё гэта дапамагае ўлезыці ў душу «пацыента», каб той прызнаўся ў сва-ім праступку. Але гэтым у большасці Шпулька даво-дзіць сваіх «пацыентаў» да панібрацтва і адвагі, нія-кага толку з гэтага няма. Такая гутарка зьяўляецца толькі пролёгам да праўдзівага «хіургічнага» ма-стацтва Шпулькі. Праз такую бяседу ён толькі выву-чае об'ект сваёй «хіургіі». Ён вывучае сілу, мускула-туру чалавека, каб ведаць, з чаго пачаць. Чым дужэй-ши «пацыент», тым Шпульцы прыямней: «можна бу-дзе папрацаць».

У сваёй «працы» Шпулька ня любіць аднастайнасці. Кожны раз, калі ўваходзіць у творчы настрой, ён прыдумвае новы спосаб пыткі і калечанья. Вочы ў яго мутнеюць і чырванеюць ад затаёнай асалоды...

Заўсёды Шпулька дабіваецца таго, што «пацыент» прызнаецца ва ўсіх абвінавачаннях, якія яму ды-ктуюцца. А калі той надзвычайна ўпарты, дык з рук «хіурга» жывым ня выходзіць. Шпулька тады даво-дзіць сваю «хіургію» да канца... У яго пры гэтым исцецца настрой: перамог «пацыент». Ад злосці Шпулька ляскae зубамі, як галодны воўк, і топча на-гамі акрываўлены, да жудасці скалечаны труп...

Такія выпадкі болей за ўсё здараюцца з партыза-намі, якія пападаюцца ў руکі Шпулькі.

Шпулька, даводзіўши сваю «працу» да вялікага ма-стацтва, любіў часам даваць паліцыянтам прадстаў-

леньні: ён катаваў «праступніка», а паліцыянты пры гэтым балявалі, сьпявалі і танцавалі пад акомпанімэнт жудасных стогнаў ахвяры.

Стогны і կрыкі былі ў Шпулькі свайго роду камэртонам. Паводле гэтага «камэртону» ён ведаў, у якім становішчы знаходзіцца «пациент»—ці ён ва ўсім прызнаецца, або пераможа Шпульку—і прыдзецца ў бясьцільнай узыюшанацца толькі талтаць яго труп.

Як ні любіў Шпулька творчую рознастайнасць у сваёй «хірургіі», аднак пры гэтым існуюць таксама раз на заўсёды выпрацаваныя трафарэты або традыцыі: спачатку «опэрацыі» Шпулька ўжываў старасьецеўскія аплявухі. Гэта быў як-бы хлёроформ перад «опэрацыяй». Абавязкова пасля аглушэння гучнымі аплявухамі «хірург» пачынаў «сапраўдную працу». Таксама прымушаў ён ахваря вылізаць сваю кроў, якая лужынкамі стаяла на бруднай падлозе...

Шпулька меў пры сабе «асыстэнтаў» з паліцыі; перад імі ён часта хваліўся сваёй «работай» і апавядаваў цікавыя гісторыі з сваіх «героічных учынкаў», з уласнай багатай практикі.

Паліцыянты слухалі з вялікай зацікаўленасцю і апэтытам, як-бы ім рассказвалі романтычныя гісторыі на тэмы кахраннія. У іх масліліся вочы, дрыжэлі губы, і целы былі вельмі напружаны ад захаплення...

* * *

Да Шпулькі прывялі звязанага Тамаша, Шпулька зірнуў на яго спакойным уважлівым вокам, загадаў

разъвязаць, зірнуў на апухшы твар Тамаша, на сінякі і крыкнуў на паліцыянтаў:

— Што-ж вы, д'яблы, чалавека так пакалечылі?

— Калі ён муку-схаваў. Ніяк знайсьці не маглі, перарылі ўсю хату і не знайшли,—апраўдаліся яны.

— Паночку... даражэнкі... Я ніколі ў жыцьці сваім ня краў...—скардзіўся Тамаш і ўсхліпваў па-дзіцячаму.—За што яны мяне білі? За што?

— Супакойся, дзядзька, супакойся!—спачуваочым тонам сказаў Шпулька і нават пагладзіў Тамаша па карку...—Мы з табою во зараз паговорым, і справа будзе ясная...

Тамашу палягчэла на сэрцы.

— Жартачкі, такі добры чалавек гэты пан...

Ён даверліва зірнуў на Шпульку. Шпулька даў яму папяроску, супакойваў лагоднымі словамі.

Паліцыянты хіхікнулі.

— Ціха вы, д'яблы!—крыкнуў на іх Шпулька.—Пакалечылі чалавека ды яшчэ съмяюцца...

Тамаш са смагай курыў смачную папяроску.

У часе вобыску ў хаце Тамаш спачатку тримаўся съмел. Яго правата давала яму сілу. Як яму кепска ні жылося, а ён ніколі ў жыцьці ня быў злодзеем.

— Ня можа быць! Праўда выйдзе на верх!—думаў Тамаш і цяпер.

Аднак падазронасць паліцыі накінула цяжар на яго настрой. Паліцыя перарыла хату, капалаася на дзядзінцы—нічога не знайшла. Тады началі яго бязьлітасна біць па твары, пад бакі.

— Няўжо-ж дзеля таго ,што я бедны, дык павінен, абавязкова быць злодзеем?

Шпулька нешта доўга пісаў, распытваўся ў Тамаша, колькі яму гадоў, як яго прозьвішча, ці даўно тут жыве, з чаго жыве, і яшчэ шмат запытаньняў даваў.

Пасля гэтага Шпулька так глыбока зірнуў Тамашу ў очы, ажна той задрыгэў. Очы, лагодныя спачатку, цяпер зъянілі выраз.

— Раскажы, саколік, як была справа?

Голос у Шпулькі таксама стаў зусім новым. Ад гэтага голасу Тамашу было страшней, чымся ад біцця пры вобыску.

Тамаш заёрзаў на месцы і давай падрабязна апавядыць, як адбылося гуляньне ў пана Чарнецкага, як ён, Тамаш, зъдзеў боты якія паходзілі дзёгцем як паненка сипяvala кракавяк, а ён граў на скрыпцы...

— А мяшок муки цяжкі быў? — раптам запытаўся Шпулька.

— Ня ведаю, паночку...

Тут Шпулька прыступіў да справы пры дапамозе «хіругіі».

Тамашу завязалі руکі, залажылі пад калені, прасунулі паміж рук і ног кій, і Шпулька загадаў сваім асыстэнтам біць палкаю ў пяты...

Цвёрдыя былі пяты ў Тамаша абрасьлі чорнай гразёю, біць шомполамі па іх Шпулька не дазволіў, каб не запэцкаць шомпалаў...

— Скажы праўду, украй мяшок з мукою?

— Даль-бог, ня краў...

Жудаснае войканьне, дзікія стогны Тамаша чуваць
былі далёка па-за съценамі па старунку...

Шпулька прабаваў і шмат іншых нумароў.

Тамаш увесь час аднекваўся.

Ад такога «нэдзнага» мужычка Шпулька не чакаў
заядлай упартасці.

Выведы былі адкладзены да заўтра.

І Шпулька і «асыстэнты» спацелі...

Тамаша вынесці ў другі пакой.

Шпульку зацікаўё гэты об'ект выўседаў. Ён таксама
быў упарты—ня менш за Тамаша...

У пакоі, куды выкінулі Тамаша, было цёмна. Ён ля-
жаў на падлозе і прыслухоўваўся, што робіцца вакол. З усіх куткоў чуваць былі стогны людзей. Некаторыя шушукаліся між сабою, апавядалі адзін аднаму,
як Шпулька іх калечыў. Некаторыя мармыталі праз
сон, раптоўна ўскрывалі: «Ой, ня буду! ня буду!»,
«Рука зломана!», «Пяць зубоў, пяць зубоў, як гарох,
пасыпаліся на падлогу», «Я не вінават, не вінават!»
Адзін з арыштаваных крычаў у съне дзіцячым голасам: «Матулька! Матулька! бок баліць, бок!»

Хтосьці сапеў у съне адрывіста і хрыпла. У яго
горле нешта булькалася, пералівалася, нібы вылівалі
ваду з бутэлькі.

У поцемках гэтая шэпты, крыкі і войканьне наводзілі жудасць. На іх, здавалася, была зьвернута ўся
ўвага начнай цішы. Але Тамаш быў аглушаны, заняты
сваймі думкамі і мала адчуваў, што робіцца вакол. Ён
быў толькі на палавіну прытомны.

Сам ня ведаў, ці сьпіць, ці не. Толькі цемры ня бачыў—яму было відна. Нават сонца съяціла. Горача і душина. Грукат гарматаў. Высыпаюцца шыбы з вакон. Дзынь-дзынь-дзынь!—зъвініць спалоханае шкло. Галосаць вясковыя бабы. Мужыкі съпешна кладуць бэбахі на вазы. А ён, Тамаш, скапіў толькі скрыпку ў са- мадзелкамым футаралі. Жонка яго лае, называе дурнем, абібокай. Цягнецца абоў уцекачоў. Скрыпяць ка- лёсы. Тамаш прыціскае да грудзей скрыпку ў фута- ралі, а Тамашыха—маленькую, пяцімесячную На- стаську...

Абапал дарогі—крыжы.

Новен'кія, мален'кія, насьпех зъбітыя дарожнай ся- керай з тонкіх жэрдак. Гэтая крыжы—тычкі па даро- зе, каб людзі не заблудзіліся, калі будуць ехаць назад у родныя вёскі...

Паміраюць старыя і дзеци. Па іх і ня плачуць. Адны ўжо аджылі свой век. Другія яшчэ ў жыцьцё не ўвай- шлі.

Памёрла і маленькая Настаська, дачушка Тамаша. Футараль ад скрынкі пайшоў на ўжытак. Якраз тру- начка для дзіцяці...

Скрыпку, голую. Тамаш схаваў за пазуху. Часам, калі зачэпіцца гузікам за струны, яна войкала на чаты- ры галасы. Скрыпка таксама была ўцякачкай. Яна так- сама цярпела і галасіла...

Сон Тамаша часта перарываўся, як старая кіно- стужка. Ва ўсіх яго снах скрыпка зъяўлялася аднэй з галоўных персон.

Ён у горадзе. Жыве ў бараку. Там многа ўдекачоў.
Ён прастойваў цэлы вечар каля нейкага рэсторану.
Праз п'яныя галасы, праз дзікі, пісклівы кабечы съмех
на вуліцу вырываецца, выплывае музыка. Яна здаецца
Тамашу надзвычайна прыгожай. Зіма. На Тамаша па-
дае бялюткі, чысьценькі съняжок. Тамаш увесь белы ал-
сънегу, абтрушаны, нібы мельнік мукою. Ён не адчувае
холаду—яго грэе музыка. Ён перабірае пальцамі—вы-
вучае новую мэлёдью. Потым бягом пускаецца ў
«свой» барак, каб на скрыпцы пайграць. Але там лю-
дзі хворыя на тыфус. Граць няможна...

Жаласьліва паглядае Тамаш на сваю скрыпку. Яна
павінна маўчаць, як нямая. Завошта такая страшная
кара?

Ён плача ў съне, як малое дзіцё...

Прачнуўся пад дзень.

Праз жалезныя краты прабівалася першае съятло
летняга дня. Арыштанці пакой абліты сінім паўэмро-
кам раніцы. Людзі навалены на бруднай падлозе, нібы
мяшкі з анучамі. Паветра вельмі цяжкае, душыць. Ня-
ма дзе дзецца...

Тамаш пачаў аглядатца па бакох. Ён шукаў знаё-
мых. Але раптам адчыніліся дзъверы і ён пачуў крык:

— Тамаш Лукша,—звяў паліцыант.

Тамаш падняўся. Страшна балела ўсё цела. Нібы
п'яны, павалокся, пайшоў на голас.

Паліцыант падганяў:

— Жавава, пся крэў! Хутчэй, трасца табе!

Выведы началіся нанава...

— Забеде насьмерць,—хрыпей Тамаш,—я нічога не скажу, бо ня ўкраў...

Але на гэты раз Шпулька не хацеў забіваць насьмерць. Яму трэба вырашыць гэту псыхолёгічную задачу па-свойму: што-б ні было; а даб'ецца прызнаньня ў гэтага «хама». Забіць ня штука—кожны патрапіць...

Тамаш папаў да Шпулькі якраз у такі пэрыод, калі той шукаў новых мэтодаў. Старыя вельмі надаелі.

Шпулька пачаў пільна назіраць над сваім «пацыентам», давай вывучаць яго харктар, норавы. Ніводзін рух Тамаша ня быў ім не заўважаны. Ён шукаў у Тамаша так званую «Ахілесаву пяту»—тое слабое месца, дзе ўдар папаў-бы ў цэль.

Урэшце Шпулька знайшоў.

Пры катаваньні Тамаш кожны раз стараецца хаваць свае руки.

Цяпер толькі Шпулька здагадаўся:

— Гэта-ж ён на скрыпцы грае... Ён бацца больш за ёсё калечаньня рук...

Шпулька ўсьміхнуўся. Ён перамог:

— Зараз Тамаш прызнаецца, скажа, што ўкраў.

Шпулька адчыніў дзъверы і загадаў Тамашу ўсунуть туды пальцы абедзьевіх рук.

Тамаш задрыжэў.

— Паночку... паночку...

— Скажы ты ўкраў муку?

Тамаш нічога ня бачыў перад сабою толькі нейкія рознакаляровыя кругі мітусіліся перад вачыма. Перад яго ўяўленьнем стаяла скрыпка. Ён бачыў яе, як живё-

ханькую. Нават белы пылок на струнах бачыў, адчу-
ваў яе пад барадой, чуў яе сваясаблівы пах...

— Ня буду далей чакаць! Пальцы сюды! Элодзей
ты! Бальшавік ты!

Тамаш ўсхліпваў:

— Не, паночку, нё...

— Што «не»?

— Ня трэба пальцаў чапаць...

— Украў муку?

— Украў, паночку... Дальбог, украў...

— Падпішыся!

Тамаш падпісаўся дрыжучай рукою... Літары скака-
лі перад ім. Папера съляпіла вочы.

Ледзь напісаў:

«Тамаш Лукша».

Перамог Шпулька...

VI. „ЭЛОДЗЕЙ”

Была цёплая летняя ночь.

Бор стаяў грозны і горды. Калі-ні-калі ў яго захава-
ных нетрах праплываў адрывісты шэпт. Хоць месяца
ня было, але ночь была відная, яркая і поўная розна-
стайных водгульляў. Упадзе шышка з дрэва, галіна аб
галіну заскрыпіць, раздасца піск дрымотнай птушкі,
зашибуршыць папаратнік у лагчыне,—гукі разыходзіліся
далёка навокал, расьлі і вылазілі з ўсіх бакоў.

Здавалася, што бор быў атулены вялізнымі шкля-
нымі съценамі, аб якія ночныя гукі ўдараліся, выклі-
калі зычныя паўторы, нібы нявидочныя струны няви-
доchnага музычнага інструменту.

Тамаш ішоў дахаты. Ён пусьціўся ў дарогу толькі тады, як добра съязмнела. Удаень ісьці сароміўся, каб нікога з знаёмых ня сустрэць. Мала таго, што яго людзі так пакрыўдаілі і зьняважылі, ён сам сябе пакрыўдзіў і зьняважыў. Сваёй-жа рукой сябе апэцкаў. Прыняў на сябе ганебнае кляймо злодзея...

Толькі цяпер, калі страшны боль мінуў, калі ва ўсім целе засталося адно цягуче ныцьце, да Тамаша зъянрнулася магчымасць абдумваць свой учынак.

«І ліха накруціла мяне грамаце навучыцца. Каб быў няпісменным, дык мо' абышлося так. Не падпісаўся-б, што злодзей».

Тамаш праклінаў свайго настаўніка, якога ўжо ня было на съвеце. Ён прыпомніў, як калісці аж дзьве зімы вучыўся ў школе. Стары лысы «дарэктар» часта біў яго вострай лінейкай па пальцах, каб стараўся чиста выводзіць літары. Маленъкі Тамаш быў тады заўсёды запэцканы ў сіні атрамант: руکі, нос, лоб, нават язык. Тамаш і цяпер памятае саладкаваты, няпречны смак атраманту.

Тамаш стараецца ня думаць. Прислуходаўваецца да болі ва ўсім целе. Галоўным чынам, пяты балаяць, апухлі, зрабіліся, як порхаўкі. Вельмі цяжка ступаць на іх. Ён ступае толькі на пальцах, нібы стараецца ісьці так ціха, каб ніхто яго крокаў не пачуў. Ці-ж ён каго абакраў, ці што?

— Сапраўды, абакраў! Падпісай паганую паперку. Сам сябе злодзеем абавязваў...

«Злодзея» цяпер і на падзённую работу ніхто ня возьме. Затое пальцы выратаваў. Буду на скрыпцы

траць—зараблю! А суседзі съмяяца будуць—злодзеем абавудь. Я буду прымушаны маўчаць, съцяўшы зубы. Нават сорамна цяпер чалавеку ў вочы глянудь. Сам падпісаўся, што ўкраў. І той, хто сапраўды ўкраў муку, стане мяне злодзеем зваць, абняславіць, а я апушчу галаву ўніз, як вінаваты. Таго сапраўднага злодзея будуць паважаць, як добра га чалавека, а я асташнуся апаганены... Адна толькі жонка ведае, што я—ня злодзей, што ня ўкраў. Калі скажа аб гэтым, дык ніхто ёй не паверыць...

Тамаш хацеў стагнаць ад болю і сораму, але стрымліваўся,—баяўся, каб ніхто не пачуў. Нават на дрэвы не глядзеў. У ночны час яны здаваліся яму жывымі істотамі.

«Злодзей» мінуў бор, вышаў на жытнє поле.

Тут на шырокім прасторы, дзе дрэў ня было, яму стала яшчэ цяжэй. Ён цяпер выстаўлен напаказ усяму абшару... Ён ступаў па прасёлачнай пяшчанай дарозе. Па мяккім пяску пакалечаныя ногі так моцна не баліць.

— Вось каб з дарогі пайсьці між жытам, дык трапіш якраз у фальварак пана Чарнецкага. Гэты фальварак так многа бяды нарабіў Тамашу... Ён бачыць у сваім уяўленыні кожную будыніну ненавіснага фальварку. Можна нават лічыць бярвеньні на съценах. Да самай магілы фальварак пана Чарнецкага застанецца ў яго памяці.

«А каб пусыцца чырвонага пеўня ў гэты фальварак...»

Тамаш нібы бачыць перад сваімі вачыма чырвоную, бы кроў, зарніцу пожару. Полымя ярка-жоўтымі язы-

камі ліжа стрэхі, лезе яскравымі зъмеямі праз вонь.
Навокал съветла-съвятлютка. Пажарыщча далёка ві-
даць—на многа вёрст. Нясе гарам. Людзі крываць.

Спалохаўся Тамаш сваіх думак.

«Цяпер, калі нават другі гэта зробіць, то на кару
пачягнудь мяне... Вінаваты пальцы мае, якіх я пашка-
даваў. Вінавата скрыпка».

Шаптаў, гаварыў сам з сабою і гэтага не заўваж-
ваў:

«Што я цяпер буду рабіць? Брыдка... брыдка...»

Сам слоў сваіх спужаўся. Думаў, што гэта яму
іншы гаворыць.

Азірнуўся па бакох. Нікога няма.

Зямля пахла балотнымі травамі, аерам. Ня прыкме-
ціў, што падышоў да рэчкі, якую трэба было перайсьці
на зыбучай кладцы з аполак. У цёмна-сіняй вадзе
адлюстроўваліся яркія зоркі.

Зъянтэжаны Тамаш спачатку падумаў, што неба
ўпала на зямлю—і зьнізу зоркі съвецца, як съвечкі.

Галава нібы ад хмелю, кружылася. Ён часта браўся
рукою за разгарачаны лоб. У густым лазовым хмызы-
няку, над самай рэчкай, плакала балотная птушка.
Яна выдавала адрывістыя, пісклівыя жалосныя два гу-
кі, у якіх «злодзей» чую толькі адно слова. Вельмі
моцна яно зьвініць у вушох:

— Брыдка... брыдка...

Дахаты ён прышоў на ўсход сонца.

Неба бляднела. Сыпявалі птушкі на розныя галасы.
Так хацелася курыць, ажна забыўся выпрабаваць
сілу сваіх пальцаў, як ён звычайна іх пробаваў. Трас

сутак ня курыў, апрача аднай папяроскі—першага пачастунку Шпулькі...

Пад трамай у хаце вісіць зялёны сёлетні тытун. Вот-жা зараз прырвецца да яго, пачне смаліць. Стaryя газэты ляжаць на падаконніку. Ён газэты ўжывае замест папяроснай паперы. Чытаць газэты яму цяжка. Вось толькі падпісацца навучыўся за дзьві зімі...

Юрка спаў над старым кажухом на лаве прыстале.

На шырокім ложку ляжала жонка. Кугатала малое дзіцяне, якое нарадзілася ў яго адсутнасці.

— Хлопчык, — адрапартавалася жонка. — Бабкай была старая Магда. Юрка паклікаў. Толькі ўчора вечарам пайшла. Пабыла тут два дні.

Жонка лічыла гэту падзею важнейшай за вобыск і арышт Тамаша. Уздрыгнулася толькі тады, як зірнула пільна на свайго мужа. Вельмі страшным ён выглядаў.

— Божа-ж мой! Што яны з цябе, Тамашка, зрабілі...
Яна заплакала.

Тамаш маўчаў. ,

Зьняў тытун з ніzkай трамы і рыхтаваўся круціць папяроску.

— Кажы, што там было?—галасіла жонка.

Ён расказаў усё.

— Божа-ж мой! Што нам цяпер рабіць?—яшчэ мациней завойкала жонка.—Гэта-ж ад сорamu цяпер дзэцца няма дзе. А ўсе суседкі будуць на мяне пальцамі паказваць... Падумаюць, што ты сапраўды ўкраў...

Ад плачу яна перайшла да сваёй звычайнай, што-
дзеннай лаянкі. Лаяла мужа і ўсё дадавала:

— Брыдка... брыдка...

Тамаш маўчаў. Ён да таго быў зъянтэжаны, што
палажыў тытун у рот і пачаў есьці.

Жонка, не заўважыўшы гэта, сышала на яго ўесь
запас лаянак, якія толькі ведала.

Перад вачымі Тамаша кружыўся стол, мітусіліся
маленькія вакенцы, ківалася печ з боку на бок. На
шырокім тапчане супроць печы заблішчэла сякера.
Яна дваілася і траілася ў яго вачох.

Ніколі раней ён не звяртаў увагі на лаянкі жонкі.
А цяпер яны былі вельмі крываўныя.

А жонка лаяла доўга, нібы з кнігі чытала.

У канцы Тамаш звыкся трохі—і яму палягчэла. Ён
накіраваў думкі ў іншы бок:

— А што-ж бы я зрабіў, каб яна таксама паверыла,
што я ўкраў? Гэта-ж я падпісаўся... Добра, што хоць
адзін чалавек на ўсім сьвеце ведае, што я—ня зло-
дзей...

Ён выплюнуў тытун.

— Каб ты хацеў, дык-бы гэтага ня было!—цягнула
далей жонка свае пацеры.—Што мне цяпер рабіць
хворай з дзіцём? Учора суседка паўбулкі хлеба пры-
несла. Каб ты хацеў, дык быў-бы і хлеб у хаце. Ты
што? Кульгаеш? А каб хацеў, дык цябе так не пакале-
чылі-б. Адразу трэба было-б прызнацца... Скажы, дзе
муку скаваў?.. Пакуль што трэба будзе хоць пару бу-
лак хлеба съпячы...,

Жонка прысела на ложку, высунула ў яго бок свой жоўты змучаны твар. У яе вачох мігацеліся таемнасьць і зацікаўленасць.

Яна змоўкла. Глядзела на рот мужа, каб зараз-жа злавіць яго адказ...

Тамаш падскочыў на месцы, як-бы яго хто нажом у бок пырнуў. Вочы налісія крывёю. Пакруглелі:

— Я ня ўкраў...—мармытаў ён зъялелымі вуснамі,—ня ўкраў...

Апошняя пытка Тамаша была самая страшная:

... І родная жонка не паверыла!

Азіраўся па боках, нібы ратунку шукаў. Гарачы камень упаў на мазгі.

Зноў забліщэла сякера на тапчане;

Тамаш першы раз у жыцьці зазлаваўся на жонку, скапіў сякеру, падбег да ложка, замахнуўся...

— Ай!—крыкнула жонка дзікім голасам.

Тамаш спалохаўся яе крыку. Адпала злосць.

— І ты думаеш, што я ўкраў муку?

— А навошта падпісаўся, што ўкраў?.. Гэта-ж сваёй рукой падпісаў...

Тамаш болей не апраўдваўся, адскочыў ад ложка, палажыў левую руку на стол, і, не пасьпела жонка крыкнуць, ажна тры пальцы левай рукі, як адрезаныя моркаўкі, адскочылі на памост.

Ад стуку сякеры прачнуўся Юрка. Скрыпка, якая вісела на сцяне над ложкам, жаласцівіа войкнула ўсімі чатырма струнамі...

— Пальцы вінаваты!—не сваім голасам крикнуў Тамаш.

IV. ЯШЧЭ НЯ ЎСЁ ПРАПАЛА

Тамаш лячыўся ў фэльчара з блізкага мястэчка:
Рука загаілася.

— Яшчэ ня ўсё прапала—гаварыў Тамашу сусед
Цыпрук,—такі самы бяздольны, як і Тамаш.—Правая
рука ў цябе цэлая. Граць на скрыпцы, Тамашок, ужо
ня будзеш, аде затое на панскіх съпінах і галовах за-
йграеш правай рукою.

— Брыдка... брыдка...—шаптаў Тамаш у адказ.

— Што брыдка?

— Бяз віны злодзеем зрабілі...

— Які-ж ты злодзей. Усе-ж ведаюць, што ты ня
ўкраў. Ды і ня брыдка было-б, каб і ўкраў у пана мя-
шок муکі. Тваёй працы ў пана Чарнецкага на дзесяткі,
на соткі пудоў. Паны ўсю нашу працу забіраюць, нашу
кроў і пот п'юць, а ім ня брыдка. Ня будзь такой
авечкай сымірнай, Тамаш.

— А што-ж мне рабіць?

— Энайдзецца праца,—усміхнуўся Цыпрук і глы-
бока зірнуў Тамашу ў очы.

Якая праца?

— А такая, што за твае трывалыя трывалыя
панскія павінны быць аднятые.

Тамаш задрыжэў.

— Навошта трывалыя?

— Няхай будзе адна, калі ты такі міласэрдны.

— Можа лепш фальварак падпалаць? Я аб гэтым
сам думаў.

— Ды не таргуйся са мною, відаць будзе што і як.

У вачох і ў гласе Цыпрука было нешта такое
цьвёрдае і пэёнае, ад чаго Тамашу рабілася лягчэй.
Ён з кожнай хвілінай адчуваў усё большую злосць на
паноў. Гэта злосць надавала яму ўпэўненасць і
рашучасць:

— Я сапраўды вінават,—думаў ён. Вінават у тым,
што дагэтуль падстаўляў свой карак пад панскі бізун.
А каб хацеў...

І вялікі рой новых думак мітусіўся ў яго галаве.
Кожнай косткай, кожнай часткай цела яшчэ адчуваў
боль ад біцца Шпулькі і яго памочнікаў.

— Трэба будзе і Шпульку папяроскай пачаставаць...

* * *

Тады была ноч. Цэдзіўся па шыбінах асеньні дождж.
Было цёмна, калі Цыпрук павёў Тамаша кудысьці...

— Там хлопцы ўсе адзін у адзін. Ты па гадох самы
старэйшы будзеш.

— Пастараюся не падкачаць. Затое, што старэйшы,
дык больш зьдзекаў меў ад паноў ды багатых.

— І больш злосці павінна быць у цябе да іх—да-
даў Цыпрук.—Яшчэ да халадоў мы іх так нагрэем,
што аж горача ім стане.

Яны ішлі вузкімі съязжынкамі. Цыпрук вёў Тамаша
наперад у невядомыя мясьціны. У поцемках Тамаш,
па ранейшай прывычцы, вадзіў правай рукою, нібы
смычком па скрыпцы. Левай рукою пробаваў перабі-
раць нявідоchnыя струны, але не хапіла трох пальцаў...
Дзе тут да музыкі?..

І расла яго злосьць на паноў...

Тут ужо непатрэбны былі тлумачэнныі Цыпрука. Тамаш съціскаў правую руку ў касцісты кулак, ма- хаў ім у бок фальварку пана Чарнецкага, лаяўся моц- нымі словамі.

— Вось гэту музыку я люблю, хваліў яго Цыпрук.

Потым яны ішлі моўчкі. Мокрыя галіны чапляліся за вонраткі. Лезьлі ў твар, але было прутульна ў цем- наце і вільгаці ні паліцы, ні жандараў яны тут у гэт- кае надвор'е ня сустрэнуть.

— Мы абсушымся там, ля вогнішча, сказаў Цып- рук.—Не ўпяршыню.

І нейкая захаваная зайздрасць зьявілася ў Тамаша да Цыпрука... Цыпрук усё ведае...

Звыкшыся з цемраю, Тамаш добра бачыў кожную зморшчыну на твары чарнявага здаровага Цыпрука.

...Два браты Цыпруковыя ў панскай турме загінулі. Вось чаму ён усё ведае...

Тамаш іх добра знаў: маладыя, адзін у адзін. Прый- ехала паліцыя, знайшла ў іх нейкія паперы і кніжкі.

Тамаша ня так цікавіць, што сталася з братамі Цып- рука, як тое, што напісана ў іхных паперах і кніжках...

...Відаць нешта такое там напісана, чаго паны вельмі баяцца... Вось каб дастаць такія-ж ды пачытаць. Але ўсё роўна чытаць ня ўмею... А каб хацеў... Кажуць, што там, за мяжою, дзе гарапашныя вызваліліся ад паноў, ёсьць школы для сталых людзей. Там усе ву- чацца чытаць і пісаць...

* * *

«Флірт Амура» дапамог.

Панна Ядвіга выйшла замуж за пана Ястребінскага. Яе бацька, пан Чарнецкі, наладзіў вясельле на славу. Было шмат гасцей. Гralі mestачковыя музыкі.

Фальварак пана Чарнецкага ніколі ня бачыў такога бласку, ня чуў такой музыкі, ня меў такої радасьці, як у гэты вечар.

Ніколі панна Анэля, сястра гаспадара, ня мела такой згрызоты, як у гэты вечар: «жартачкі, Ядвіська замуж выходзіць, а яна, Анэля, у старых дзеўках астанеца».

— Слова гонору,—радаваўся пан Чарнецкі і круціў вусы,—мне весела, бо Ядвіська за такога пожэнднаго замуж ідзе.

— Слова гонору,—скардзіўся ён,—мне смутна, бо з Ядвіськай прыдзеца разъвітаца. Яна-ж заўтра паедзе ў маёнтак пана Ястребінскага—у яго багаты маёнтак...

І радасьць і сум гаспадара госьці залівалі віном, зядалі смачнымі закускамі.

— Шчасльвы «флірт Амура», слова гонору,—хвалиўся пан Чарнецкі.—Шанцуе. Дай, Ядвіська, сюды гэты «Флірт Амура».

Панна Ядвіга прынесла бацьку з другога пакою пачаку цвёрдых папяровых картак.

— Анэля!—клікнуў пан Чарнецкі.

Панна Анэля была ў другім пакоі, дзе раскладвала закускі на талерках.

— Анэля!!—крыкнуў ён не сваім голасам.

Яна прыбегла спалоханая, устрывожаная:

— Вось, Анэлечка, маеш «Флірт Амура»,—сказаў пан Чарнецкі.—Ядвісьцы ён ужо не патрэбен, слова гонору. Пазабаўляйся ім гадкоў з дваццаць, мо' і ты выйдзеш замуж. Слова гонору.

Зарагаталі госьці.

Панна Анэля з плачам выскачыла з салёну.

— Каб адчуваць радасць, трэба бачыць і сум,—сказаў пан Шпулька мэлёдычным голасам.

І ён быў запрошаны на вясельле Ядвіські.

— Музыку, музыку. Слова гонору, марш,—крыкнуў пан Чарнецкі.—Тамаша сюды. Ён тады на балі граў, няхай цяпер хоць паслухае добрую музыку. Слова гонору, дарую яму тое, што муку ўкраў.

— Якраз трапіў на вясельле панская дачкі без запрашэння—пачуў пан Чарнецкі голас Тамаша. Дзякую за дабрату вашу, вяльможны пане. Я чуў, што вы мне даруецце, за муку.

— Фу, д'ябал, як з-пад зямлі вырас—спалохана прамармытаў пан Чарнецкі.

Госьці ўсе ажна ахнулі ад дзіва і страху. Усе застыглі на сваіх месцах разъязяўленыя з выпучанымі вачымі.

Разам з Тамашом у пакой увайшло яшчэ чалавек дваццаць. Усе мелі пры себе стрэльбы і рэволъвэры. Усе былі ў масках на твары, апрача Тамаша.

— Рукі ўгару—закамандаваў адзін з узброеных людзей.

Усе паслухаліся.

— А вы, музыкі, грайце. Няхай Тамаш паслухае
І ён нядаўна граў гэтamu пану.

Музыкі залігралі марш.

У гэты час дваццаць рулек рэвольвэраў вачыма
съмерці глядзелі на гасьцей...

Старанна гралі музыкі. Дрыжэў у тонкіх пералівах
альт. Спрытна бегалі пальцы флейтыстага. Контрабас
грозна грымей. Бравурны марш месцамі быў фальшы-
вы, бо музыкі спалохаліся мэталёвых вачэй съмерці.

І марш, замест ясёласці, напамінаў урачыстасць
хаўтураў...

Тамаш некалькі хвілін стаяў зачараваны. Заха-
пле́нне музыкай і вялікая роспач адлюстроўвалася ў
яго вачох у адзін і той самы час...

Ён трymаў у правай руце рэвольвэр, пачаў ім ма-
хаць перад музыкамі, як дырыжорскім кійком. Ад гэ-
тага «кійка» музыкі і госьці старанліся ў бакі, ківа-
ліся, нібы тонкія галінкі ад ветру...

— Да звольце мне, таварыши, выпіць з панам Чар-
нецкім і з маладымі!—зьвярнуўся Тамаш да ўзбро-
ных людзей.

— Да зваляем!!—пачулася дваццаць гадасоў, нібы
войсковая каманда.

Спакойна Тамаш наліў у кілішкі чырвонага віна,
па-гаспадарску паднёс пану Чарнецкаму, панье Яд-
вісцьці і пану Ястребінскому.

— Пеце!—крыкнуў ён грозным голасам.—А вось
вам, паны вяльможныя, мая закуска!

Тамаш дастаў нешта з кішэні, абкручанае ў хус-
тачку, палажыў на стол і спакойна паднёс да кожнага,

каму загадаў піць, па аднаму з сваіх адсечаных пальцаў...

Пальцы былі жоўта-сінія—трупнага выгляду, з бледнымі пазурамі; на тым месцы, дзе яны былі адсечаны, відаць была запёкшаяся кроў і бледны кружок косткі...

Госьці задрыжэлі ад страху і агіды.

— Вось вам мой пачастунак, паночкі!—задаволена сказаў Тамаш.

Некаторая паненкі і пані ойкнулі і ўпалі ў няпритомнасць.

У вачох Тамаша сівяцілася радасць. Ніколі раней яго пальцы на струнах скрыпкі не давалі яму такога шчасця, як цяпер, калі гэтая адсечаныя пальцы былі ім паложаны на панскі стол на пачастунак.

— Пеце і закусвайце, во гэтым!—гасцінна прасіў Тамаш.

Раптам вочы Тамаша зас্বяціліся яшчэ большай радасцю. Ён угледзіў між гасцей Шпульку...

А дваццаць узброеных таварышоў Тамаша трymалі рэволвэры на прыцэл і маўчалі. Ні адзін мускул ня дрыгнуўся на іхных тварах. Яны застыглі ва ўрачыстых позах, нібы каменныея статуй.

— Няма чаго непакоіцца,—як-бы з прамовай зъянрнуўся да гасцей Тамаш.—Сядзіце спакойна, як у сваёй хаце, як сам пан Чарнецкі, любыя госьці... На дварэ яшчэ трыццаць нашых малайцоў. Яны съцерагуць кожны куточак пана Чарнецкага. Ніхто больш не адважыцца чапаць панскай муکі... А вось перад панам Шпулькай я вінаваты. Ён мне пазычыў папяросіну...

Раздаўся стрэл.

Пан Шпулька, трymаючыся рукою за грудзі, апусціўся пад стол.

— Яму, відаць, галава закружылася ад маёй алавянай махорачкі,—вытлумачыў гасціём Тамаш.

Некаторыя з гасцей, загіпнатыя страхам і жудасцю, ледзь адварнулі вочы ў бок вакон. Чырвоны водсъвет палыхаў на дварэ. Асьвяціў дзядзінец, вызначыліся пад вокнамі рабіны з чырвонымі кутасамі ягад...

— Супакойцеся, вяльможныя госьцікі,—зноў тлумачыў Тамаш. Гэта наша люмінацыя. Будынкі пана Чарнецкага вельмі сухенькія. Гараць як запалкі. А нашы хлопцы любяць, каб съятло было. Вясёлыя хлопцы... Ух, якія вясёлыя!

Менск, 1927 г.

„POWIEDZ, GDZIE JEST TWÓJ SYN?

— Powiedz, gdzie jest twój syn? ¹⁾.

Ужо другі дзень гэтыя слова зьвіняць у вушох старога Барташука на розныя лады. Гэтае запытаньне перакруціла, перавярнула ўсё яго жыцьцё, скромсала на шматы тую магчымую лагоднасьць і той дабра-быт, якія так-сяк існавалі ў яго хаце, у яго вёсцы пад уладай польской шляхты.

Маленьki сухенъкі дзядок Барташук прывык шмат да чаго, прывык асьцерагацца лішняе слова казаць, бо шляхта мела шмат вушэй: польскі настаўнік, ксёндз, поп, паліцыант, асаднік і іншыя шпікі лавілі кожнае слова яго «бунтарскай» сям'і.

— Powiedz, gdzie jest twój syn?

Сын Барташука, восемнаццацігадовы Язэп, зынік насьля таго, як знешлі каля іхнай вёскі на полі між дэзвюх крушняў забітага польскага жандара. Жандара Янэка ведала ўся ваколіца як дзікага ката, які ўжо не аднаго бязвіннага селяніна адправіў на той сьвет, які зьдзекаваўся над старым і малым бяз дай прычыны, а проста меў ад гэтага вялікую прыемнасьць. Біё так сабе, абы біць: «а ну-ж, што скажа?»

¹⁾ Кажы, где твой сын?

— Powiedz, gdzie jest twój syn?

За апошнія два дні стары Барташук чуў гэтае запытанье шмат разоў—мо' сто, мо' дзьвесці, можа яшчэ болей. Як увалілася трое п'яных жандараў у яго хату, як пачалі бізунамі катаўцаць яго, старую жонку, маладую дачку, дык у вялізной лужыне брудных лаянак хрыпелі, сълюнявілі гэтыя слова. Тры разгарацаныя рылы польскіх жандараў,—кожны па-свойму біў: ці шомпалам, ці ботамі, ці бізуном, кожны на сваю манеру выплёўваў, выхарквуў гэтыя слова. Жылы на ілбу вяроўкамі пляліся, вочы п'яныя сыпалі іскры, дрыжэлі сківіцы ад дзікіх крыкаў:

— Powiedz, gdzie jest twój syn?

Пад плач і лямант хатніх, звязалі вяроўкамі старога Барташука і яго дачку. Так модна звязалі, ажно косьці рыпелі і хрусьцелі. Павялі іх у паліцэйскі пастарунак.

Лагодны летні дзень сеяў сонечныя, яскравыя зорніты на поле і лес. Над пясчанай дарогай віселі пляцёнкамі жаўранкі. На полі дзе-ні-дзе мітусіліся людзі.

Сълёзы ў вачох Барташука і яго дачкі высаходзілі, застыглі ў сухім бліску. Руکі былі закручаны за плячыма і перавязаны аднэй вяроўкай. Ісьці было нязручна: бяз вольнага размахванья рукамі здавалася, што нясець на нагах нечас чужое цела. Ногі без разбору ступалі ў пяску або часам—па вострых каменьчыках. Усё вакол парабілася чужым, далёкім.

І ў старога Барташука і ў яго дачкі думкі былі накіраваны ў адзін бок, каб хаця малады і тарачы Язэп ня выскачыў цяпер з лесу іх бараніць. Тады

яго жандары на месцы прыстрэляць. Яны самі ўжо як-кольвецы перацерпяць...

Жандары час-ад-часу штурхалі іх прыкладамі, білі жылістымі кулакамі па твары, ад чаго ў старога Барташука твар набух, як гнілы грыб, пасінеў, заплылі вочы.

— Powiedz, gdzie jest twój syn?

Стары Барташук пляваў крывёю, глытаў салённую жыжу, і незнаёмы цяжкі пах казытаў напухшыя ноздры. На ўсе дзікія катаўаньні ў пастарунку ён маўчаў, съязшы зубы.

Яго дачку павялі ў друці пакой, дзе рагаталі п'яныя паліцыянты. Іхны рогат то разъліваўся мэталёвымі трэлямі, то сыпаўся дробным шротам, то грыматаў разьюшаным конскім іржаньнем.

Барташук паў духам. Ён непакоіўся за дачку.

У гэты час ён меў адпачынак ад катаўаньня. Падышоў да дзьвярэй і пачаў стукаць у іх пакалечанымі рукамі, крычаць нямым голасам:

— Людзі, ратуйце!

Крык з грудзей старога вырываўся чужы, незнёмы. Ад свайго ўласнага крыку старому рабілася лягчэй, як-бы супакойвалася сымяртэльная роспач. Супакойваючыся, ён пачаў адчуваць боль ва ўсім целе ад катаўаньня. Цяпер толькі заўважыў самога сябе. Як білі гаварылі, што гэта «цьвяткі», а «ягадкі» яшчэ будуць. «Цьвяткі» давалі сябе адчуваць, ныла ўсё цела.

— Людзі, ратуйце! — кричаў стары,

Нехта за дэ́вярмі скрыпнуў ключом. Дэ́веры ірвануліся, і стары Барташук упаў галавой якраз на грудзі бліскучага выфранчанага жандара. Жандар адскочыў назад зъбянтэжаны ад неспадзеўкі—і Барташук, як труп, ударыўся тварам аб яго выглянцаваныя боты.

Падскочылі яшчэ двое. Барташука за ногі завалаклі назад у пакой. І пасьля ранейшых «цвяткоў» пачаліся «ягадкі». Адзін з іх запытаўся лагодным, ціхім голасам:

— Powiedz, gdzie jest twój syn?

Барташук маўчаў. Глядзеў на іх так незадікаўлена, нібы яны былі празрыстыя і ён бачыў праз іх неабсяжную даль.

— Адумайся, псякосьць, а то жывым адгэтуль ня выйдзеш!

Голас жандара быў строгі.

Барташук стаяў, як глуханямы.

— Мы яго пацягнем за язык,—казаў другі жандар сіпучым зъмяіным голасам.

З-пад абшлагаў курткі жандар выняў пару бліскучых шпілек... Падышоў спакойна да Барташука, каб «пацягнуць за язык».

Дэ́кі, жудасны крык запоўніў камору, ірвануўся праз вокны на двор.

Барташук трапятаўся ўсім целам. Двоє жандараў трymалі старога за абедзве руکі, а трэці запускаў яму шпількі пад ногі. З-пад чорных закарузлых мушыцкіх ногцяў расъціснутымі журавінамі капала кроў на мазолістыя пальцы.

— Powiedz, gdzie jest twój syn?

Апрача бяцслоўнага крыку болі, нічога ад старога не дабіліся. Барташука цягаль за нос, за губы, білі галавой аб съцяну. Кінулі, як мяшок, на падлогу і бліскучымі ботамі тапталі па твары, па бакох; станавіліся нагамі на горла.

Стары стагнаў з кожным разам усё спакайней...

Ён забыўся, дзе знаходзіцца і што з ім. Болю ўжо не адчуваў. Было такое ўражанье—нібы гарачы дождж падае-льлецца на яго, лезе ў очы, у рот, копіцца градам па нагах, па жываце. Очы былі затуманены. У гэтым тумане мітусіўся яго сын, Язэп. Адзін, і, здаецца, не адзін, а дваццаць Язэпаў з усіх куткоў глядзелі на яго і казалі ціхім голасам:

«Тата... татачка...»

Голас быў такі літасцівы, што самому Барташуку чагосьці жаласна стала. Ён пачаў шкадаваць самога сябе, што ня можа выбрацца з-пад такога дажджу. З вачэй падалі-сыпаліся старчыя сълёзы.

«Тата... татачка»...—кажа сын Язэп.

А вось з нязьведамай далячыні плыве да яго другі голас:

— Powiedz, gdzie jest twój syn?

Постаць сына зьнікла.

Перад вачыма зялёныя кругі, вырастаюць у вялізныя абручы, у скрученых баранкамі вужакаў, копіцца ціха па падлозе.

Роспач ахапляе Барташука:

Пратаў сын...

Якія тут добрыя людэі!— занепакоіліся аб яго сыне... Яму пачынае здавацца, што сам ён, бацька, за-

біў яго—забіў сына роднага. Жудасьць напала на Барташука. Вочы вылезълі на лоб. У галаве горача стала...

Яго адхаялі халоднай вадой. Поўнае вядро вылілі на яго. Ляжаў распластаны на падлозе ў лужыне крыві і вады. Дрыжэў усім целам.

Над ім стаялі ўспацелыя, разгарацаныя жандары. Шапталіся між сабою:

— Жывуч, падла!

Паднялі яго з падлогі, паставілі на ногі і рупліва началі зрываць з яго вонраткі.

Стары таращчыў у съязніу крывею аблітыя вочы і апухшымі губамі мармытаў:

— Браточки... браточки...

Ён гаварыў гэта не да жандараў, бо на іх не глядзеў, а як-бы да людзей усяго съвету.

— Ціха, хамская костка!—крыкнуў старшы жандар.—Будзем біць вас, пакуль усе зробіцца бандитамі!

Барташук стаяў голы, у сіняках на ўсім худым целе, дрыжкаў і шаптаў:

— Браточки... браточки...

— Лажыся!—закамандаваў старшы жандар. Тут твая съмерць будзе, калі ня хочаш казаць, дзе твой сын!

Барташук пакорліва лёг.

Яму на плечы кінулі дошку. Ён выпрастаўся, каб дошка лепш ляжала. Пачалі біць гірамі па дошцы:

— Раз! два! тры!

Глухі стук раздаваўся ў пакоі. Пад дошкай корчылася акрываўленая, распластанае цела. Чырвоныя ад крыві, напухшыя ад уколаў сталёвых шпілек музыцкія пальцы хутка скакалі па бруднай падлозе, нібы перабіралі нявидочныя клавішы музычнага інструменту.

Спачатку Барташуку здавалася, што бачыць сваю хату. Вось яе вецер-віхор разбурыў, панёс бурую саломку на поле, разваліся съдены, і яго старая жонка сядзіць на печы, глядзіць на яго і руکі ламае. А вось конік ліжа яго руку гарачым і мокрым языком, ліжа і паглядае разумнымі вачымі ў самыя очи старому.

Пасля Барташуку здавалася, што кінулі яго ў цёмную глыбокую процыму. Ён ляціць уніз, ляціць і ляціць мо' год, мо' сто гадоў. Ад гэтага шпарката лёту дух захоплівае. Замест сэрца нейкае пустое месца...

Хацеў-бы скарэй грукнуцца аб дно, каб косьці ў ныл рассыпаліся, каб болей нічога не адчуваць...

Яго ў другі раз ablі вадою.

Як ачнуўся, стаяла глухая поўнач. Праз жалезныя, краты лез у цемру смуроднага пакою цікі бледна-жоўты месяц.

На съянне люстрыўся адбітак жалезных крат—цёмныя клетачкі на дрыжачым белым абрусе месячнага звязання.

Дзесьці забрахалі сабакі: адзін голас грубы з лёгкімі дрыготамі медзі, другі—тоненкі, з хрыпоткай. Стары Барташук пазнаў брэх свайго Лыскі. Задры-

жэла сэрца селяніна. Гарачы ком падступіў да горла,
шчэміць, душыць...

— Што цяпер у хаце робіцца? Дзе сын? Ці пусь-
цілі каня на начлег? І так мала сена будзе на зіму
для скацины...

Непакоіцца. У гаспадарчых клопатах забыўся, што
ня можа варухнуцца з месца, што ўсе рэбры палома-
ны, што ўвесьён у крові... Усё заслонена перад ім—
Лыска кажа яму пра хату...

Стары лавіў кожны шолах вакол. За съцяною на
гародзе шастала старая бяроза (удзень яе заўважыў),
нібы зладзейка кралася да яго. За дэзвярыма чуваць
былі ціхія галасы са съмешкамі, гульлівыя галасы
жандараў.

Раптам...

Нехта ў пацёмках уткнуў доўгае, вострае шыла ў
самае, самае сэрца Барташку. Вуши навастрыліся.
На ўсім пакалечаным, скатаваным целе праскочылі
палуючыя аганькі.

Працяглы, жудасны лямант з суседняга пакою пра-
скочыў праз съцены, узбудзіў Барташку і вохканьнем
завандраваў у месячныя кроплі летній ночы.

Гэта войкала дачка Барташку.

«Яе цяпер гвалціць»...—пранеслася маланкай у
мазгох старога.

Лямант раптам съціх.

«Ёй заткнулі рот анучай»—здагадаўся бацька.

«Анучай з яе парваных вонратак»...—мільганула
далей думка, бо ён чуў шорах, нібы тканіна рвалася.

Стары хацеў рвануцца з месца—ня мог. Вельмі аслабеў. Хацеў крыкнуць голасна, каб увесь съвет пачуў—хрыпоты і бульканье рваліся з яго акрываўленых губ.

«Далей не магу цярпець, скажу, дзе сын»,—надумай стары. «Не, не скажу!» І самому сабе зрабіўся ён агідным за такія думкі. «Сын павінен адамсьціца за бацьку, за сястру, за вёску»...

Барташук ляжаў у забыцці. Лёгка было на душы. Прыемная цяплынь ахапіла ўсё цела. Толькі нейкія дакучлівія мухі лезьлі ў ноздры, у рот, у вочы, казыталі праз меру.

Мо' яму гэта здавалася?

Съмешныя песні съпяваў Барташук. Усе на адзін лад. Адны і тыя самыя слова:

— Powiedz, gdzie jest twój syn?

Можа гэта здавалася Барташуку?

Праз жалезнія краты ўглядзеца месяца. Цень краяў кладзеца, нібы пляёнка з лучын, на застылы скорчаны труп старога селяніна.

На дварэ зацягвае выцьцё тоненікімі жаласьлівымі ноткамі калматы Лыска. У яго вачох адбіваецца колер жоўтага месяца.

* * *

Праз некалькі дзён знайшлі каля вёскі яшчэ двух забітых жандараў. Язэпа—Барташукова сына не знайшлі.

Ён пайшоў месьціць паном за роднага бацьку, за сястру, за беднякоў, за ўсіх пакрыўджаных.

Менск, 1926 г.

БЕЛЫ ПЕВЕНЬ

Дык вось яно—апавяданье пра белага пеўня.

Яно поўна трагізму.

Тут заблытана яшчэ адна асоба—Язэп, малады дэяцюк.

Хто з абодвух вінавайцаў гэтай гісторыі больш пацярпеў: ці белы певень, ці Язэп—ня лёгка судзіць.

Пачнем з Язэпа.

Язэп стараўся выкінуць з памяці цяжкае, агідане, якое ён перажыў у пастарунку паліцыі. Аднак увесь час шчыкатаў нос і горла пах крыўі і поту.

Язэп глыбока дыхаў, чысьціў нос, паласкаў горла—нічога не памагло. Салёна-прыкры смак пранізываў усё яго цела.

У яго ўяўленыні жудасць, нядаўна перажытая, разгортвалася яркім малюнкам, пачынаючы з канца і канчаючы пачаткам.

Ён ляжаў у пастарунку на бруднай падлозе з за-
жмуранымі вачыма. Яго абліі халоднай вадою. Ён
адчыніў вочы. Барабаніў зубамі ад холаду. Над ім
стаяў нахілены жандар і ўглядзе ў яго пранікаю-
чымі, гарачымі, чырвонымі ад злосці вачыма.

Жандар запэўніваў Язэпа ў адным учынку:

— Ты падпаліў маёntак пана Ашынскага! Ты! Ты!
Халера! Псякосьць!

— Даљбог, ня я!—хрыплым голасам стагнаў
Язэп тое самае, што гаварыў ужо мо' сто разоў.

— Твой бог такая сволач, як ты сам!—грымнуў
жандар.

Дзеля пацьвярджэння сваіх слоў ён штурхнуў
Язэпа ботам у левы бок.

Тут істужка ўспамінаў атуляеца туманом. Язэп
ад такога штурхача абамлеў у другі раз.

У другі раз яго абліі халаднай вадою.

Між Язэпам і жандарам вялася доўгая барацьба:
жандар запэўніваў, што Язэп падпаліў маёntак. Язэп
аднеківаўся.

Нарэшце напалі на іншы сълед.

Язэпа адпусцілі—зыняважанага, пакалечанага.

* * *

Язэп ішоў дахаты.

Усё цела ныла ад болю. Выпыты жандара ён ад-
чуваў кожнай косткай, кожным мускулам. Яму зда-
валася, што гэта ня ён ідзе, а нейкі незнаёмы чалавек.

Гэта было ў поўдзень. Асеньні дзень быў вельмі
цёплы і лагодны. Эдалёку блішчэла срэбным поясам
рэчка Сълязанка. Тут была беларуска-польская гра-
ніца. Вёска, дзе жыў Язэп, была над самай рэчкай.

Язэп углядаўся ў слупы з польскімі арламі. Мёрт-
выя арлы мітусіліся ў яго вачох, дваіліся, траіліся.
Яму здавалася, што чуе іхны дзікі клёкат.

На савецкім баку рэчкі стаяў чырвонаармеец на варце. Яго стрэльба блішчела на сонцы, раскідаваючы сталёвыя праменіні.

Язэп з зайдрасьцю глядзеў на той бок і ціха стагнаў. Арлы загарадзілі дарогу туды—у суседнюю, бліzkую вёску...

Супроць Язэпа на вуліцы стаяў яго бліzкі сябар Міхалка і дзіvіўся на яго.

— Чаго лыш чочки?—зазлаваўся Язэп.

— Язэп, гэта ты?—зъдзіvіўся Міхалка.—Ну і адчыкрыжылі цябе паны! Ледзь пазнаў...

Міхалка з страхам пазіраў на сіні напухшы твар Язэпа і ківаў галавой:

— Ну і размалявалі...

— Так паноў некалі маляваць будзем!—хрыплым голасам адказаў Язэп і пайшоў далей вуліцаю вёскі.

У съметніку на вуліцы капаліся куры. Сярод іх разгульваў стройны, белы, як сънег, певень. Ён клікаў-звяў курэй з кучы на кучу на спажыўныя знайдкі. У сваёй белай халамідзе певень выглядаў як духоўная асоба, якая вядзе за сабою дэвотак-багамолак.

Язэп зацікавіўся гэтymі багамоламі. Пільна ўглядзеў ў іх.

Белы певень звяярнуў увагу на Язэпа. Зірнуў на яго скоса адным вокам, кудахнуў раз-другі з апаскай і павёў сваіх паraphвіян далей ад гэтага небяспечнага чалавека.

У Язэпа ў гэтую хвіліну мільганула думка. Ён злосна ўсьміхнуўся і пайшоў дахаты.

Ён ведаў, што прыдумаў даволі дробную штуку,
але хацелася чым-небудзь дадзець, хоць чым памсь-
ціца за зьдзек, за зынявагу.

Цэлы дзень Язэп аб гэтым думаў. Э нецярлівась-
цю дачакаўся ночы.

* * *

Ноч была хмурная, цёмная.

Язэп яшчэ ўдзень заўважыў, дзе курасадня ў су-
седа Арцёма—на гумне пад паветкай. А белы пе-
вень—яго, Арцёмаў.

Прыкра было Язэпу красыці ў суседа пеўня. «Не-
калі,—думаў Язэп,—я аддам яму за пеўня пяць, дзе-
сяць курэй. Але цяпер певень мне патрэбен».

Язэп прайшоў агародамі на гумно Арцёма.

Спакойна было вакол. Людзі спалі. Цёмным ста-
дам невядомых жывёлін выглядалі вясковыя будынкі.
Лёгкі веџярок шастаў саломай па стрэхах, гойдаўся
каля студні. На недалёкім лузе стрыкаталі стрыгун-
чики. У альхоўніку за выганам грагала балотная
птушка. Яе голас напамінаў скрыгат пілы.

Язэп аглядаўся вакол, звыкся з цемнатою ночы,
і ваколічныя рэчы пачалі вырысоўвацца перад ім
ярка і выпукла.

Пад паветкай, дзе сядзелі куры, было шмат па-
вуціны. Язэп натыкаўся на яе, здымая ледзь прыкмет-
ныя ніткі з вачэй, з губ і давай прыглядатца.

Куры, уткнуўшы галоўкі ў крыльлі, спалі на ніз-
кіх жэрдках. Язэп заўважыў у кутку белага пеўня.
Яго яркая бялізна кідала ледзь прыкметны асьвет.

Шкада стала Язэпу такога слаўнага пеўня, які, пэўна, цяпер съніць прыемныя сны. Але нічога ня зроўши—справа вымагае. Тут без ахвяр не абыйдзешся. Язэп толькі думаў—як цапнуць пеўня, каб ён і ня пікнуў, каб крыку не нарабіў.

Язэп быў захоплен гэтай думкай.

Асьцярожна, ціха, як ценъ, падсунуўся бліжэй да пеўня. Яго рука, як пятля, кінулася да пеўня. Ён пальцамі адразу съціснуў шыю пеўня так спрытна і моцна, ажна певень толькі крыльлем залапатаў і ні разу ня крыкнуў.

Куры, праўда, паднялі гармідар, але Язэп прытaiўся да съцяны і перачакаў, пакуль усё зноў су пакоілася.

Трохі было яму прыкра, не па сабе за свой «разбойніцкі» ўчынак, але пацяшаў сябе тым, што певень нават і ня чуў, як паехаў да Абрама на піва...

«На такую лёгкую съмерць ня кожнаму шанцуе»,— падумаў Язэп.

* * *

Ён поўз на руках і нагах па бульбоўніку да рэчкі. Часта супыняўся, падымаў голаў і аглядаўся па бакох.

— Некалі адамшчу паном, а пакуль што хоць трохі патрываю ж іх...

Язэп выпаўз з бульбоўніку.

Калі рэчкі нікога ня відаць.

— Мабыць польскі салдат у хмызыняку сядзіць. Пэўна, контрабанду памагае перанесьці на савецкі бераг.

Язэп падняўся на ногі, асьцярожна, але съмела па-
нёс белага пеўня да пагранічнага слупа...

* * *

На слупе, дзе намаляваны «ожал бялы»—эмблема
белапольскага панства,—вісеў галавой уніз з раста-
пыранымі крыльямі белы певень.

Вось і ўсё!

Ой, ня ўсё... Пагранічная панская варта падняла
вялікі шум.

— Хто апаганіў «ожал бялы»?

Людзі з белымі арламі на шапках рыскалі па вёс-
цы, як шалёныя:

— Хто ўчыніў? Які псякрэў?

Гэтым справа ня скончылася.

Тут зноў трэба чытаць спачатку.

Няшчасны Язэп...

Бедны певень...

Бедны «ожал бялы».

Менск, 1928 г.

МАЦІ

Бягуць, галёпам імчаць коні. Носяцца ўдалъ па
чарзе, у пераменку—то ярка-белая, то бліскуча-
чорная.

Дні і ночы.

Дні—сонечныя, цёплыя.

Ночы—сінія, зорачныя.

Дні і ночы пахнуць дымам і чалавечым потам.

Увесь дзень дым вісіць воблакам над лесам, часам
над дарогай.

Уночы ў клубах чорнага дыму зіхацяць агнёвыя
птушкі, чырвоныя плямы мітусяцца ў далячынях, мі-
гацяць спалоханымі вачыма дзівосных, нязнаных
асілкаў.

Мерны тупат ног, скрыгаты і скрыпаты калёс,
грукатаныне павозак, крыкі людзей, да хрыпоты гроз-
ныя лаянкі, калі-ні-калі страляніна.

Усё гэта зъліта ў адну дзікую музыку. Усё гэта
зъмешана ў бадзёрым, напружаным, бы сталёваи
спрунжына, такце.

Ужо трэція суткі як чырвонаармеец Сяргей Пан-
сюк ня съпіць.

Яго вайсковы атрад съпяшыць уздагонку за польскім легіянэрамі, імчыць па пяшчаных, пыльных пра-сёлачных дарогах, праходзіць праз напалоханія, разбуранныя вёски.

— Вось нядаўна легіёны пагналі нашых коняй разам з мужыкамі ў абоз,—кажуць у аднэй вёсцы.

— Толькі што былі паны,—гавораць у другой.

Кожная вёска падносіць чырвонаармейскому атраду свае страшныя навіны.

Дымяцца хаты, гумны. Гараць лясы.

Легіянэры асьвятляюць свае съяды яркімі пажарышчамі

— Наперад! уздагон!

А то—увесь край зьнішчаець.

Стаянкі робяць кароткія. Адпачнунець трохі, пасілкуюцца з паходнай кухні і—далей... далей...

Сяргей Панаюк, ня гледзячы на зморанаць, не адчувае цяжкасці стрэльбы. Яму з кожным крокам робіцца ўсё лягчэй. Нават таварышы, якія ідуць побач з ім, адчуваюць яго зухаватасць.

— Чэрці цябе носяць Панаюк!

— Не съпяшы так!

Сяргей Панаюк не зьвяртае ўвагі на такія слова таварышоў.

Гарачым вокам ён аглядае ваколіцу.

...Вунь жоўтая, камяністая Лысагорка. А далей—у зялёной лагчыне стромкі бярэзынік. Ніжэй уецица рабчулка, вузен'кая, нібы выкананы равок. Вось яна агібае срэбнай падковай сямейку прысадзістых хвоек.

А быў тут Панасюк пяць гадоў таму назад... Яшчэ
тры вярсты—і яго родная вёска, калі паны не спалілі,
кіуне саламянімі стрэхамі на пыльную дарогу.

Пяць гадоў як Панасюк пакінуў старую матку ў
маленькой хатцы ля выгану ў самым канцы вёскі Ма-
лінаўкі.

— Ці матка спазнае мяне цяпер? Апошні ліст ат-
рымаў год таму назад.

У Панасюка ўсплывае жыва ў памяці малюнак
развітання з маткай. Яна галасіла як па нябошчыку:

— На каго ты мяне, старую, пакідаеш?

У Панасюка тады сэрца акамянела.

Толькі ў чужым горадзе жаласьлівасць да маткі
зъявілася. Каб не сароміўся, дык нават паплакаў-бы.
У вялікай завірусе 1917 году Панасюк ледзь зусім
не забыў пра матку.

— Вось калі надышоў час пабачыцца... Абавязко-
ва выскачу ходзь на паўгадзіны, на некалькі хвілін.
Потым даганю таварышоў...

Панасюку здаецца, што чырвонаармейцы соўваю-
ца наперад вельмі марудна. Яму ня церпіцца. Каб
можна было-б, ён бягом наперад пусціўся-б...

Ён жыва цяпер уяўляе сабе выгляд маткі, яе твар,
голос, вонратку. Хутка пабачыць старую...

Яму здаецца, што маци сустрэнне яго цяпер у такім
самым выглядзе, зтымі-ж словамі, як пяць гадоў та-
му назад:

— На каго-ж ты мяне пакінуў?— запытаецца яна;
пачне зноў плакаць, толькі ня з гора, а з радасці.

Усе свае пачуцьці, ці смутныя, ці радасныя, старая матка Панасюка выяўляе праз сълёзы. У яе такая звычка...

Сяргей Панасюк як-бы бачыць яе твар, зморшчаны, зямліста-шэрага колеру, нарыхтаваны кожную хвіліну да плачу і сълёз, нібы скрыпка да ігры...

Калі чырвонармейскі атрад узышоў на ўзгорак і параўняўся з старым крыжам, які яшчэ і цяпер тырчэў на дарозе нямым вартаўніком, у Панасюка радасна забілася сэрца.

Родная вёска, Малінаўка, ляжала перад ім, як на далоні.

Паны не пасыпелі спаліць...

«Зараз... зараз»...

Абапал дарогі на мяжы былі раскіданы бліскучыя бляшанкі ад консерваў, разьбітыя бутэлькі, паперкі. Нядайна легіянэры тут елі абед. Бляшанкі і шкло блішчэлі на сонцы. Вільгаць тлустасці на бляшках мігацела пад сонцам, расьсейвала тоненкія праменьчыкі. Куры кричалі спалоханымі галасамі. Мабыць, толькі што гналіся за імі легіянэры... Некалькі скрученых курыных галовак ляжаць рассыпіснутыя ў калюгах.

Насустроч атраду бяжыць чалавек—бяз шапкі, у расхрыстанай зрэбнай кашулі, валасы прыліплі да потнага бурага твару. Вочы мутныя і чырвоныя, нібы ў п'янага... Крычыць ахрыплым голасам:

— Таварышы... таварышы! Вунь там...

Зъбянтэжаны селянін tkне пальцам наперад—у даль, у рэдкі ельнічак.

— Вунь там...

Панасюк чуе голас чалавека.

— Паны брата забілі... Падпалі хату... Ратуйце...

Чалавек гаворыць адрывіста, нібы дэпэшу дыктуе.

Панасюк па голасу пазнае старога Сымона з вёскі

Гладышоў.

— Ратуйце! Ратуйце!

Атрад съпяшыць...

«Зараз... Зараз»... — думае Панасюк.

Вось першыя хаты роднае вёскі.

Той самы пах, як і пяць гадоў таму назад.

Панасюка расчульвае родны пах вясковай кісьляціны.

Нічога не зъмянілася. Толькі мох на стрэхах пышнейшим стаў, гусыцейшим аксамітам съцелецца па шэра-бруднай саломе. Платы раскіданы, павалены. Каля хаты дзядзькі Сапрона ляжыць плазам дубовая старая брама. Шулы вывернуты з чорным сувежым мясам зямлі, а вароты тут-же расьціснуты, як малень-кі паром.

Шпарка ідзе наперад атрад...

Перад вачыма Панасюка мігаціць мален'кія шыбіны вакон. Дзе-ні-дзе мільгне ў вакне ільняная дзіцячая галоўка, расплюснёне нос аб шкло — і зноў зънікне, нібы спрытная мышка.

Вось і выган...

Родная хатка Панасюка...

Грамада людзей стаіць ля дарогі.

Мужчына, кабеты, дзеци...

Перад вачыма Панасюка мільганулі вочы знаёмых.
Устрывожаныя твары. На-хаду ён рупна шукае вачы-
ма сярод жанчын, сярод хустак...

— Дзе яна? дзе?..

У грудзёх Панасюка горача і пуста. Толькі во—за-
тухала сэрца, забілася моцна...

...Вунь стаіць згорбленая, нібы корч, зморшчана
ў сухі грыб старэнъкая бабулька.

...Гэта яна—маці...

Шпарка імчыць наперад атрад.

Стрэльбы нарыхтаваны. Вораг блізка...

Чуваць крыкі роспачы з вёскі Гладышоў. Працяг-
лыя жаночыя войканыні рэжуць паветра:

— У-у-у-уй... а-а-а-ай...

Праз рэдкі ельнічак жудасць рвецца сюды—за-
стыглая, вар'яцкая.

Яшчэ шыбчэйшы крок.

У вачох чырвонаармейцаў—пажар...

Толькі адну хвілінчу ўпіся Панасюк гарачымі
вачыма ў зморшчаны твар роднай маткі—можа толькі
дробную часыцінку хвіліны, міг адзін: ногі імчалі яго
далей:

— Наперад... наперад...

Але Панасюку здалося, што доўга - доўга ўгля-
даецца ён у любы, родны твар, пазірае з пяцігадовым
голадам у згорбленую посташь старэнъкай маці...

— Наперад... наперад...

І заўважыў Панасюк у гэты мігатлівы адрезак хві-
ліны ўсе ледзь прыкметныя, самыя дробненькія змор-
шчыны на твары роднай маткі. У яго памяці адбіўся,

нібы на хвілёвым фотаздымку, выгляд старой: яе во-
пратка, залатаны хвартух, шэры кавалак палатна на
галаве, босыя ногі—бурыйя, патрэсканыя, з пакрыўле-
нымі, нібы вывернутымі ў суставах пальцамі. У руках
яна тримала вандзэлак.

Падсьлепаватыя вочы старой праплылі па чырвона-
армейцах; вочы нібы намацвалі сына сярод тавары-
шоў.

Так яму здалося. Яна зусім ня ведае, што ён тут.

Панасюк хацеў пяшчотна пакліаць:

— Матулька... Матулька... Матулька...

Хацеў крыкнуць на ўвесь голас:

— Маці! Маці!! Маці!!!

Разъняў губы... Сорамна перад таварышамі...

Сьпяшыў атрад.

Суха зрабілася ў горле. Хтосьці җарствяком паша-
раваў там, выцер съліну, высмактаў кроў.

— Наперад! Наперад!

Ногі ішлі самі сабою. Вочы ў Панасюка заплылі.
Ува ўсім целе ён адчуваў холад. Сыцінуў зубы, каб
не барабанілі. Злосць напала... Сашчаміў стрэльбу ў
руках так моцна, ажна хруст пальцаў адчуваў на
гладкой сталі. Панасюк пачуў голас чырвонаармейца,
які ішоў побач:

— Бабулька, бабулька, куды ты? Адыйдзі!

— Сяргейка... сыночак... родненкі...

Ледзь стрэльба ня выпала з аслабленых пальцаў
Панасюка.

Варкатлівы, пяшчотны, слабы, дрыжачы голас род-
най маткі пранік у яго істоту, запоўніў яго вушки мэ-

лёдыйным, ціхім эвонам, ахмяліў яго кроў жаласьлі-
вай радасьцю, аслабіў напорнасьць дела. Гарачыя
вусны шапталі:

— Матанька... матанька...

— Наперад!.. наперад!..

Старая лавіла рукамі паветра, шукала апоры. Ван-
дзэлак выпаў з рук.

Панасюк чужым, далёкім голасам прагаварыў:

— Пасъля, маці... Пасъля... Цяпер няма калі...

Зноў акрэп.

Мацней рукі съціснулі стрэльбу.

З вёскі Гладышоў набліжаліся енкі:

— А-а-ай... а-а-ай...

...Во зараз...

Панасюк цэліўся ў ворага.

Менск, 1928 г.

ПА АБОДВУХ БЕРАГОХ РЭЧКІ

Вёска Чаромха стаіць на адным баку рэчкі, а вёска Баравікі—на другім баку.

Заўсёды на рэчцы чуваць быў людзкі гоман—звінелі дзіцячыя галасы з абедзьвюх вёсак. Дзеци прыбягалі сюды коўзацца: хто да лапцей прывязваў драўляныя палазочки, хто прымайстроўваў канькі з жалезных абручоў, а хто сълізгаўся на лапціках. Усё роўна—было добра і весела. Па лёдзе былі пратораны шкляныя дарожкі, якія блішчэлі дзіўнымі люстэркамі. У зімовыя сонечныя дні дзеци сълізгаліся па лёдзе, мільгалі маленъкім атрадам ад затокі да затокі, ад лукі да лукі і звон дзіцячага съмеху разълягаўся навакол; блішчэлі радасныя вочы, палалі дзіцячыя твары.

У гэтых гульнях дзеци вёскі Чаромхі мелі свайго атамана Сыцёпку, а хлопчыкі вёскі Баравікі—свайго правадыра Янку.

Часам пад камандай сваіх «начальнікаў» дзеци гулялі ў вайну: закідвалі адны адных сънежкамі, гналіся адны за адныхі на шліфаваным лёдзе.

Па абодвух берагох рэчкі па гладкім, пухкім сънезе было пратоптана і дарослыі і малымі щмат съцежак, быў пратораны не адзін «зімнік»—саннія да-

рогі, па якіх палазы вясковых санак гратлі сънежныя бадзёрыя песьні.

А ўлетку на абодвух бакох рэчкі разгортваліся сенажаці гаспадароў вёсак Чаромхі і Баравіку. На чаўнох часта сустракаліся на рэчцы Сыцёпка з Янкам. Яны памагалі сваім бацьком рыбу лавіць.

Цяпер гэта рэчка пагранічная: на адным баку бальшавіцкая варта, на другім—белапанская.

Вёска Чаромха засталася ў палякаў, Баравікі—у нас.

Лёд, як стане на рэчцы, дык усю зіму ніякая чалавечая нага па ім ня ступіць, нібы ў рэчцы пад лёдам падведзены страхотныя міны. Дзіцячы сымех ня зывініць на лёдзе, а сялянскія калматыя конікі не праводзяць па сънежных абшарах прыбярэжжа ранейшых «зімнікаў».

Ня можна, не дазволена.

Граніца.

* * *

А ўлетку, у часы сенакосу па абодвух бакох рэчкі зьевіняць косы—косяць баравічане і чарамшане. Хоць блізка ім, суседзям, бачаць праз рэчку адны адных, пазнаюць сталых сяброў, але гаварыць між сабою нельга.

Граніца.

Падыйдзе касец да рэчкі, набярэ збан вады, зірне на другі бок, пільна глядзіць у твар суседа або сваяка на «тым» баку—і маўчыць.

Граніца.

Толькі птушкі вольна пералятаюць праз граніцу.

Калі глянеш уздоўж рэчкі, дык імжыцца даль лугоў і хмызънякоў. Спачатку даль перарэзваецца срэбным поясам рэчкі, а ў далёкай адлегласці яна зъліваецца ў адно і граніца затушоўваецца, тоне ў дымчатай каламутнасці вокагляду.

* * *

У часе сенакосу часта бачылі адзін аднаго ранейшыя таварыши: Сыцёпка і Янка.

— Эх, каб кінуцца ў рэчку ды пераплысьці да Сыцёпкі! — думае Янка.

— Здаецца, пераскочыў-бы гэтую рачулку, каб з Янкам пагаварыць, — думае Сыцёпка.

Граніца.

З аднаго і другога боку ходзяць пагранічнікі, сочаць за касцамі.

— Ня можна нават гукнуць адзін аднаму...

Сыцёпка і Янка ўжо дарослыя дзяцюкі — добрыя касцы. Адно і тое самае сонца грае на іхніх косах, раскідае белыя іскравінкі. Косы як-бы перамігваюцца між сабою. Янка глядзіць здалёку на Сыцёпку, Сыцёпка міргне Янку левым вокам, але гукнуць адзін аднаму нельга.

— Граніца...

Маўчаць касцы...

Кладзецца ціха пракос за пракосам: бяз жартаў, бяз гутарак, бяз песень. Ня можна тут голасу падняць.

— Граніца...

* * *

Съцёпка ня ведае, што Янка ўжо на рабфаку.

Янка добра і старанна вучыца. Янка будзе новае жыцьцё. Ён комсамолец. У вёсцы Баравікох ёсьць школа, хата-чытальня.

Янка пільнича сочыць за газэтнымі весткамі. Яго вельмі цікавіць, што «там» робіцца...

Аднаго разу ў газетах прамільгнула вестка:

«Новы процэс Беларускай Соцывялістычнай Грамады»...

Пад такім загалоўкам сярод іншых арыштаваных і катаваных у польскай турме ёсьць і яго таварышы дзіцячых гульняў—Съцёпка Карчук з вёскі Чаромхі.

...Пяць гадоў катаргі...

У сэрцы Янкі нешта кальнула. Ён успомніў гульні на рэчцы, коўзаньне па гладкім, люстранным лёдзе. Спачатку ў яго вачох бліснулі сълёзы...

— Не выпадае так рабфакаўцу, комсамольцу... Развіненіся, як баба ўсё роўна...

Янка да скрыгату съдіскае зубы. Вочы высахлі, гарачыя, злосныя. Съмелыя думкі тояцца ў яго сэрцы. Янка адчувае вялікую сілу ў сваіх пляchox...

— Надыйдзе час...

Менск, 1928 г.

Адказы можна дадь на чистым аркушы паперы. Трэба
толькі паставіць нумар пытання, на якое даецца адказ.

А П Ы Т А Л Ъ Н І К

1. Аўтар
2. Назва твору
3. Ці падабаеца твор і што ўласна?
4. Ці патрэбны гэты твор у нашыя часы соцыялістычнага будаўніцтва (ці адпавядае эпос, ці організуе волю для ўпарткае творчае працы і г. д.)
5. Ці зразумела напісаны (мова, тэматыка, выкладанье). Што ў ім не зразумелі?
6. Якія слова і выразы не зразумелі?
7. Ці няма фальши. ў абмалёўцы тыпаў і апісанных у творы падзей? Калі ёсьць, дык у чым яна?
8. Якія думкі ўзыніклі ў вас пры чытальні твору?
9. Што яшчэ можаце сказаць аб творы?
10. Якога харектару творы вы хацелі-б чытаць?
11. Ваша соцыяльнае становішча?
12. У горадзе, мястэчку ці ў вёсцы вы жывяце?
13. Колькі ў месяц выдаткуеце на книгу і газету, калі можаце дык вылічце проц. (калі ня можаце, пакажэце ваш ваработак і суму выдаткаў на книгу і газету)?
14. Ваш узрост?
15. Род (пол)

Адказы на апытальнік накіроўваць па адресу:
Менск, Савецкая, 63, Белдзяржвыдавецтва.

1964 г.



Бел. яз.
1994 г. №

+

^A
ЦАНА 35 КАП.



8000000259994 1

